

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 3 м-цы — 90 к.; на 3 м-цы — 2 р. 60 к.; на 6 м-цаў — 5 р.; на 1 год — 9 р. 75 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок нонпарэлі (пасля тэсту) — 60 кап. Іншагоднік — 1 р. Паспорд тэсту ў два разы даражэй.

Падпісваць абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторах г. Менск, Савецкая, 63, (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дз. У апуговых гарадах — у адд. Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн Камітэту камуністычнае партыі (большавікоў) Беларусі і Мов. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантора

Менск, Савецкая, 63

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дз. тэлефон № 10-74. 2) Секратар рэдакцыі — ад 12 да 2-го гадзіны дз. тэлеф. № 6-19. 3) Начн рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

1928 г.

№ 190 (2997)

Конт асобнага нумару ўсёды 5 кап.

Год выдання дванаццаты.

Нашым гасцям, прадстаўніком Камітэру, таварышом А Д А М С, КЭНОНУ, ДОМБАЛЮ, КРУЛІКОЎСКАМУ, барацьбітом за пралетарскую рэвалюцыю — наша большавіцкае прывітаньне!

Урачыстае пасяджэньне ЦК МОРП'у БССР

Адбудзецца ў панядзелак, 20-ВІІІ гг., а 7 гадз. увечары ў памяшканьні кіно „Культура“ разам з Менск. АК МОРП'у, прысьвечанае VI-му кангрэсу Камітэру, судзілам дэлегатаў VI-га кангрэсу.

Пазыку ў вёску

Выпушчанае савецкім урадам друкае пазыка індустрыялізацыі народнае гаспадаркі спаткана працоўнымі масамі надзвычайна прыхільна. Ход папярэдняй падпіскі на пазыку ў гарадох як усяго Савецкага Саюзу, так і ў нас на Беларусі зь відавочнасьцю сьведчыць аб тым, што важнасьць пазыкі ў справе хутчэйшага адбудаваньня і разьвіцьця народнае гаспадаркі працоўнымі добра ўсвядомлена.

Не адзінаковы выпадак, калі рабочыя падпісваюцца на месячны заробтак і як правіла, уся рабочая маса ідзе на дапамогу сваёй дзяржаве, набываючы пазыку ў разьмеры месячнага фактычнага заробтку. Правадзіцца ў шырокіх разьмерах сталая арганізацыйная работа: утвараюцца на прадпрыемствах камісіі па рэалізацыі пазыкі, склікаюцца сходкі, на якіх растлумачаецца сутнасьць прыводзімай кампаніі, практыкуюцца выкліканьні і шмат іншых мерапрыемстваў, накіраваных, галоўным чынам, на тое, каб найбольш шырокай колы рабочых і служачых уцягнуць у праводзімую кампанію па рэалізацыі пазыкі індустрыялізацыі. Але, як вядома, пазыка разьлічана ня толькі на пралетарскі горад.

Маючы на мэце індустрыялізацыю ўсё народнае гаспадаркі, яна ў роўнай меры разьлічана на рэалізацыю і ў вёсцы. І калі ў горадах у справе папулярызацыі пазыкі намі сё-тое зроблена і з пасьпехам, то ў вёсцы праца ў гэтым кірунку амаль не распачата. Вёска наогул яшчэ вельмі мала закранута савецкімі пазыкамі. А між тым, сярод сялянства можна распаўсюдзіць пазыку на даволі буйныя сумы.

Тым больш, што здавальняючы ўраджай сёлетняга году, падвышаныя цэны на хлеб і іншыя прадукты...

Кітайская рэвалюцыя і сацыял-дэмакратыя

Гаміндан у стадыі мілітарысцкага перараджэньня II-гі Інтэрнацыянал гледзіць на галоўцы Чан Кай-шы — галаварэзу

Шмат крывадушных прамоў, шмат крывадушных дакладаў зроблена на брусельскім кангрэсе 2-га Інтэрнацыяналу. Але, бадай, нямногія з гэтых прамоў і дакладаў могуць сапернічаць з дакладам дэлегатаў «кітайскай сацыял-дэмакратычнай партыі», які быў зроблены прадстаўніком дэлегатаў Ян Кан-дао.

«Рэвалюцыя», «народ», «свабода» — такія словы паўтараліся на кожным кроку ў дакладзе дэлегатаў і ў прамове Ян Кан-дао. Пад «левым» шыльдам гэтых слоў выступалі самыя шчырыя лібэрулі кітайскай буржуазнай рэакцыі. Праўда, кітайскія сацыял-дэмакраты на словах рабілі нясьмелыя спробы адмежавацца ад Гаміндану, адзначаючы яго палітыку белага тэрору і яго перараджэньне ў мілітарысцкую групоўку звычайнага для Кітаю тыпу. Але «адмежаваць» гэта было некалькі сваеасаблівым.

Велы тэрор асуджаецца кітайскімі сацыял-дэмакратамі не таму, што ён душыць рабочыя і сялянскія масы, а таму, што ён... часамі, у часе рэпрэсій, звяртаецца сваім лёсам ня толькі супроць камуністых, але і супроць паасобных сацыял-дэмакратаў. Што-ж датычыць крывава-

праследваньняў супроць кітайскіх камуністых, а таксама супроць кітайскіх рабочых і сялян, не належачых да сацыял-дэмакратычнае партыі, дык сацыял-дэмакраты роўна нічога ня маюць супроць такой расправы. Іх даклад нават прыводзіць розныя доказы на карысьць такой расправы, абвінавачваючы камуністых ва ўсіх самых сьмяротных грахах...

Застаецца яшчэ мілітарысцкае перараджэньне Гаміндану, але аб гэтым у дакладзе гаворыцца толькі між іншым, і заража ўслед за тым даклад заяўляе, што сацыял-дэмакраты гатовы... падтрымліваць Гаміндан, «наколькі ён праводзіць карысныя рэформы».

Гэтыя адносіны сацыял-дэмакратаў да цяперашняе палітыкі Гаміндану дазваляюць загадзя ацэньваць сацыял-дэмакратычнай пазыцыі ва ўсіх іншых асноўных пытаньнях кітайскае рэвалюцыі. З пункту гледжаньня сацыял-дэмакратычнага дакладу, кітайская рэвалюцыя зусім ня мае сацыяльнага характару, але рухаецца выключна нацыянальнымі матывамі. У дакладзе няма ні слова аб барацьбе кітайскіх рабочых супроць нячужавай эксплёатацыі іх прадпрыемствамі, ні слова аб бараць-

бе кітайскіх сялян супроць жорсткага прыгнечаньня іх памешчыкамі, ліхвярамі і хабарнікамі-чыноўнікамі. Затое даклад вельмі многа гаворыць аб барацьбе супроць замежнага капіталу... на карысьць кітайскага капіталу.

Вось чаму і для дакладу, і для выступаўшага на кангрэсе Ян Кан-дао ўсё пытаньне зводзіцца выключна толькі да скасаваньня няроўнапраўных дагавораў. Даклад называе гэта «адзіным сродкам» для адраджэньня Кітаю. З пункту гледжаньня сацыял-дэмакратаў больш нічога для Кітаю і непатрэбна. Няхай рабочыя і сялянскія масы паддаюць ранейшай эксплёатацыі, абы толькі плады гэтай эксплёатацыі пападалі галоўным чынам у рукі кітайскае буржуазіі. І разьвіваючы далей сваё асноўнае палажэньне, даклад намачае аканамічную праграму, у якой нічога не гаворыцца аб палітычным становішча мас, затое вельмі падрабязна падкрэсьліваюцца тыя меры, якія необходимы для інтэрэсаў кітайскіх прамыслоўцаў, гандляроў і ліхвяроў.

Зусім зразумела, пры такім пункце гледжаньня, чаму кітайскія сацыял-дэмакраты адмаўляюцца ўзямаць рэвалюцыю, як масавы рух. Для іх уся рэвалюцыя зводзіцца цяпер да... перагавораў паміж накіянскім урадам і імперыялістычным дзяржавам. Масы навінны маўчаць і пакорна падпарадкавацца, бо гутарка ідзе не аб іх справе і не аб іх інтэрэсах, а аб інтэрэсах і справе пануючых клас, якія самі справяцца з сваімі задачкамі пры дапамозе сацыял-дэмакратаў. Такі пункт гледжаньня дакладу.

Факты, як быццам, супярэчаць такому пункту гледжаньня. Кітайская рэвалюцыя перамагла да таго часу, пакуль яна разьвівалася, як масавы рух рабочых і сялян. Здрада Гаміндану зрабіла яго бездапаможным перад чужаземнымі гарматамі; шаньдунскія падзеі — лепшы таму доказ. Але сацыял-дэмакраты ўсё-ж ня хочуць зноў ажыцьціць рух мас; яны баяцца яго больш за ўсё і гатовы лепш агадзіцца на новыя імперыялістычныя гвалты, чым на «камуністычную небясьпеку».

Між іншым, яны ня лічаць сябе і Гаміндан бездапаможнымі. На масы яны ня хочуць абанірацца, але затое яны «упэўнены», што могуць абсперціцца на 2-гі Інтэрнацыянал. Іх даклад пачынаецца з выразу «поўнага лавэр'я» да героюў 2-га Інтэрна-



Усеаюсны отараота т. Калінін на адпачынку у сваёй роднай вёсцы Крачнюўскага павету, Цьвярскай губ., клепае нас

У Польшчы 23-га жніўня пачынаецца усеагульная забастоўка рабочых запалкавай прамысловасьці

9 тыдняў бастуюць рабочыя пінскай запалкавай фабрыкі. — Швэдзка-амэрыканскі трэст узмацніў эксплёатацыю. — Павялічана прадукцыйнасьць работы і паменшаны заробтак. — Трэст ня хоча ўступаць у перагаворы з рабочымі

Варшаўская газета «Нойз Фольксцэйтунг» паведамляе, што польская запалкавая прамысловасьць знаходзіцца напярэдадні ўсеагульнай забастоўкі рабочых, занятых у ёй. Вось прычыны, якія прымуюць рабочых усіх запалкавых фабрык Польшчы абвясціць забастоўку. Канфлікт пачаўся з пінскай запалкавай фабрыкі 450 рабочых якой бастуюць ужо 9 тыдняў. Гаспадары ня хочуць нават весці перагаворы з рабочымі. Рабочыя ўсё-ж цьвёрда прытрымліваюцца сваіх патрабаваньняў і гатовы працягнуць забастоўку і далей. Нанольна рабочыя трымаюць слабе салідарна і арганізавана, сьведчыць той факт, што дагэтуль яшчэ ня было ніводнага выпадку штрайнабразэрства. За што змагаюцца рабочыя пінскай запалкавай фабрыкі? Польскія фабрыкі запалак перайшлі да швэдзка-амэрыканскага трэсту на 20 год. Трэст, зразумела, рашыў як мага лепш скарыстаць гэтыя два дзесяцігодкі, каб выцягнуць з польскіх рабочых усё, што толькі можна. Перш за ўсё новыя гаспадары ўзя-

цягнуць з рабочых апошнія сонкі ўзмацнілі тэмпы работы, і ўсё. Мала таго, што цяперашнія гаспадары фабрык не хацелі пры такім становішчы павялічыць зароботную плату, дык яны ўзялі рад такіх парадкаў, якія фактычна яшчэ паменшылі заробтак рабочых. Гэта прымусіла рабочых высунуць рад патрабаваньняў. Але трэст вельмі сьмелю патрабаваньні рабочых і парашыў прымусіць іх крыху пагаладаць. Усе імкненьні польскіх прафсаюзнаў згоднамі спыніць забастоўку і дабіцца сляхкі такіх вынікаў у перагаворах з гаспадарам нічога не да-лі.

На гэтым тыдні міністэрства працы склікала канфэрэнцыю асобаў бакоў, на якую зьявіліся дэлегаты ад рабочых, але трэст не палічыў патрэбным нават паслаць на яе свайго прадстаўніка. Пасьля трэст да сляў ліст, у якім заявіў, што ня можа быць гутаркі аб здавальненьні патрабаваньня забастоўчыкаў. З прычыны таго, што забастоўка ў Пінску зацягваецца і яна мае найбліжэйшае дачыньне да рабочых іншых польскіх запалкавых фабрык, канфэрэнцыя рабочых запалкавай прамысловасьці паставіла абвясціць 23-га жніўня ўсеагульную забастоўку рабочых гэтай галіны прамысловасьці.

Сакрэты Пільсудзкага

Прамова Пільсудзкага на зьездзе легіянераў у Вільні не перастае быць прадметам абгаварваньня амаль усяго эўрапейскага друку. Прамова кіраўніка польскае дзяржавы павіна была «разрадаць атмасфэру» і «аб-

палітыцы. Сакрэты Пільсудзкага паступова перастаюць быць сакрэтамі. Але з тым большым імкненьнем і апланчай шчырасьцю друк польскага дыктатара крычыць «аб нямецкіх і савецкіх махінацыях», «аб нячужавай



Погляд сацыял-дэмакратаў на рабочую класу

Навіны дня

да Балдуіна

ці ў пазыку, або касы ашчаднасці, будучы ляжаць бяз ужытку і не прынясуць дзяржаве ніякае карысці. Сялянства наша яшчэ не навучылася выкарыстоўваць касы ашчаднасці, яно мала знаёма і з пазыкамі. Адгэтуль выплывае задача—энергічна развіць дзейнасць па азнаямленні сялянства з умовамі рэалізацыі нашых пазык, з тымі выгадамі, якія яны даюць.

Уся высковая грамадзкая павінна лічыць сваёй работай рэалізацыю пазыкі. Адны фінансавыя органы шырока прасунуць пазыку ў вёску ня змогуць. У іх для гэтага ня хопіць ні людзей, ні сродкаў. Зусім зразумела, што на долю партыйных ячэек на вёсцы ў правядзенні рэалізацыйнай кампаніі па папулярнасці пазыкі прыпадае галоўная цэнтральная роля. Правільна арганізаваць кампанію, выкарыстаць найбольш эфектыўна ўсе формы масавага ўплыву на масы—чарговая задача ўсіх высковых партыячэек.

Асяродкам вёскі, вакол якой павінна групавацца ўся праца па распаўсюджванні і папулярнасці пазыкі, павінны быць хаты-чытальні. Трэба паставіць працу ў іх так, каб кожны сялянін мог там заўсёды атрымаць дакладную інфармацыю аб пазыцы, патрэбную яму дзеля, а роўным чынам мог бы і падпісацца на пазыку.

Праца нашых хат-чытальняў да гэтага часу яшчэ прымушае кажаць шмат лепшага і наладзіць яе ў кірунку найбольшага прыстасавання да бягучых жыццёвых пытанняў робіцца актуальнейшай справай нашых высковых культурнікаў. Зразумела само сабою, што абмежаваная колькасць хат-чытальняў далёка і далёка ня досыць. Высковы беспартыйны актывы, што групуецца вакол савецкіх, культурных і грамадзкіх устаноў, культурныя высковы авангард у асобе аграномаў, настаўнікаў, кааператараў, каморнікаў, асобных сялян,—павінны быць найшырэйшым чынам выкарыстаны, прыцягнуты да працы па папулярнасці пазыкі асярод сялянства.

Трэба адпаведным чынам мабілізаваць увагу высковае беднаты. Сходы і групы беднаты павінны дэталёва абгаварыць пытанне аб пазыцы, не выгаднасці як для дзяржавы, так і для сялянства. Трэба энергічна і зараз-жа, не адказваючы, распачынаць самую шырокую агітацыйную

Камісія Саймона і іншыя мерапрыемствы ўраду выклікалі вялікае абурэнне ў масах працоўных. У выніку гэтых мерапрыемстваў у Індыі выбухнуў рад забастовак, якія дасягнулі найбольшага размаху на чыгунках і ў тэкстыльнай прамысловасці.

У Бардолі наглядзецца рост сялянскага руху. Самыя дэспатычныя ўчынкі заходніх і ўсходніх гвалтоўнікаў за апошнія 2-3 стагоддзі ня могуць параўняцца з тымі зверствамі, якія зараз робяцца ў Індыі.

Праца з такім разраўняццём, каб да часу афіцыйнага тэрміну пачатку рэалізацыі на Беларусі ня было ніводнае вёскі, якая ня ведала б дакладна аб пазыцы. Нашым лёзунгам павінна стаць «ніводнага сялянскага двара, ніводнае хаты без аблігацый і другога пазыкі індустрыялізацыі народнае гаспадаркі».

Падначалі выкананню гэтага лёзунгу ўсю нашу працу, пад гэтым лёзунгам будзем і праводзіць рэалізацыю ў вёсцы. Часу ўжо засталася надзвычайна мала. Трэба зараз-жа няспынна агітаваць за пазыку, аднак, абсалютна не дапушчаючы нават і цені прымусовай падпіскі.

Толькі добраахвотная падпіска, ня больш! Бо ў працоўным выпадку самая ідэя савецкіх пазык будзе надойга і глыбока скампраметавана ў вачох сялянства.

Пазыка выпускаяецца на выгадных умовах, яна ідзе на справу індустрыялізацыі краіны—і гэта ўжо адно павінна гарантаваць яе поспех і поўнае распаўсюджанне. Наша чарговая баявая задача—давесці пазыку да вёскі, прасунуць яе ў кожную сялянскую хату.

РОДЗКІМ КІРМАШЫ

На 500.000 руб.

прадана беларускіх тавараў

Прадстаўніцтва Беларускага Ніжэгародскага кірмашу заключыла дагавор у прадагу першых 10 дзён на 512.000 руб. Прадана гатовага адзення на 386.000 руб., абутку—на 122.000 руб. і шпалораў на—14.000 руб.

Вышкі працы за першыя 10 дзён кірмашу паказваюць, што зварот Беларускага кірмашу зблёта перавысіць леташні зварот у тры разы і павінен вымавіцца ў суме каля 2-х мільёнаў рублёў.

Значнае павялічэнне звароту ў гэтым годзе тлумачыцца тым, што Беларускае прадукцыйнае таварыства ВСНГ БССР і кааперацыі, мае ў сваім распараджэнні больш значныя масы тавараў, чым у мінулым годзе.

Трэба адзначыць, што зблёта Беларускага кірмашу на працягу першых 10 дзён аператыві і сваячасова завёз тавары на кірмаш і гэтым самым садзейнічаў ажыццэньню поспеху на працоўным беларускай прамысловасці.

Падарункі афганскага падышаха Нямеччыне

Афганскі падышах Аманула паднёс розным музэям Берліну рад каштоўных падарункаў. Этнаграфічнаму музэю па народнаму ён падарыў статуэтку Будды—вылепленую ў 1-м стагоддзі нашай эры, Прускай дзяржаўнай бібліятэцы—2 старадаўнія персідскія рукапісы, а манэтнаму габінеу—дзве скрынкі з афганскімі турэцкімі, арабскімі і індыйскімі манэтамі.

Прагэст супроць вайсковага закону ў Кеніі

1 жніўня 1928 г. у Кеніі набыў моц закон аб увядзенні вайсковага павучання для ўсяго белага насельніцтва мужчынскага полу ва ўзросце ад 18 да 50 год. Гэты закон выклікаў вялікую незадаволенасць насельніцтва. Міністру ангельскіх калёній Эмэры была падана петыцыя аб скасаванні гэтага закону. Петыцыя засталася, аднак, бяз увагі.

кам варты тых, каму яны падносяць у Брусэлі сваё «давер'е і згоду»...

якая ўзята ў арэнду. «Працягненне ліцызацыя» выявілася ў тым, каб вы-



х абяцанкі: даюць «сініцу» ў рукі

Царква і сацыял-дэмакраты--два верных лекаў буржуазіі

Нядаўна закрыўся кангрэс 2-га Інтэрнацыяналу. Міжнародны меншавізм на ўсіх лініях пралетарскае барацьбы адрадыў справе сацыялізму, адмовіўся ад навукі Маркса. Мы хочам спыніцца на адным баку барацьбы—барацьбе з рэлігійным дурманом.

Сацыялізм—баявая навукка рабочае клясы, якая вызначае шляхі да вызвалення працоўнага чалавечтва ад путаў капіталізму ў корані з'яўляецца ворагам рэлігіі. «Сацыялізм і хрысціянства процістаяць адзін другому, як агонь і вада»—так выказаў гэтыя судзібы паміж рэлігіяй і сацыялізмам прафідэр нямецкай сацыял-дэмакратыі ў яе лепшы перыяд—Вёбэль.

І аўсім зразумела тая злосьць і нянавісць, з якой сустрэлі сацыялізм царкоўнікі, калі толькі ён пачынаў распаўсюджвацца сярод рабочых Заходняе Еўропы. Сацыялізм быў абвешчаны сатаніскай навуккай, царква вяла шалёную агітацыю супроць усіх прыхільнікаў гэтае новае тады навукі.

Але з таго часу ўцякло шмат вады. Сацыялізм зрабіў вялізны поспехі, прасяк у самыя шырокія масы, стаў баявым сцягам рабочае клясы. Змагацца супроць сацыялізму, абвешчаць Маркса і Энгельса антыхрыстамі зараз, гэта значыць, рызыкаваць страціць і рэштку ўплыву сярод нават самых адсталых пластоў веруючых працоўных.

Таму вось царква і змяніла тактыку. У нашы дні каталіцыя і пратэстанцкія папы не вядуць адкрытае барацьбы з сацыялізмам. Яны, наадварот, імкнуцца давесці, што сацыялізм зусім не супярэчыць хрысціянству, нават дапаўняе яго. Хрыстос абвешчаецца імі «першым сацыялістам», «прафідэрам беднаты» і інш. Мала таго—папы аргаагавалі ў радзе краін палітычныя партыі, назваўшы іх партыямі хрысціянскіх сацыялістаў.

Што азначае такая перамена? Сацыялізм стаў папулярным у шырокіх масах, пад яго маркам папы і старавіцы падаюцца да рабочых. З другога боку, калі нельга перамагчы сацыялізм у адкрытым баі, трэба яго абвешчаць. І вось папы ўсіх масьцей займаюцца тым, што цюць сацыялізм, выгнваюць з яго яго рэвалюцыйную сутнасць, прыста-

соўваюць яго да буржуазнага павучання і ў такім відзе падносяць яго рабочым.

У гэтай гіюснай рабоце папы не адзіночны—вялікую дапамогу ім аказваюць сацыял-зраднікі ўсіх водняў. Вось некалькі фактаў, якія маюць адносіны да рэлігіі такіх буйных згодніцкіх партый, якімі з'яўляецца нямецкая сацыял-дэмакратычная партыя і ангельская рабочая партыя.

Нямецкая сацыял-дэмакратыя ня толькі не вядзе барацьбы з рэлігіяй, але, абвешчаючы рэлігію «прыватнай справай», прымае ў члены партыі папоў, прадастаўляе ім для прапаганды старонкі сваіх газет і часопісяў.

Існуючы ў Нямеччыне «Саюз рэлігійных сацыялістаў» карыстаецца простым падтрыманнем сацыял-дэмакратычных прафідэраў. Гэта папоўская арганізацыя працуе ўнутры самой сацыял-дэмакратычнай партыі, мае свае аформленыя ячэйкі і трымае пад сваім уплывам многі правінцыяльныя сацыял-дэмакратычныя арганізацыі.

У каментарых да Гейдэльбергскай праграмы сав.-дэм. партыі напісана: «Можна быць веруючым хрысціянінам, строгім католікам і разам з тым быць дасканалым сацыял-дэмакратам».

Словы Леніна аб тым, што Каўцкі абярнуў сацыялізм у самую брудную папоўшчыну», сацыял-дэмакраты пацвярджаюць усё новымі і новымі фактамі.

Не адстае і ангельская рабочая партыя. Рэлігійнасць прафідэраў гэтай партыі надкрэсліваецца імі ў кожным выгодным і невыгодным выпадку. Макданальд заяўляе, што «ня кожны хрысціянін можа быць сацыялістам, але кожны сацыяліст павінен быць хрысціянінам». Той-жа Макданальд паслаў папоўскаму стагольмскому вьведу прывітальную тэлеграму, у якой расьбінаўся ў сваёй пашане да рэлігіі.

Рост рэвалюцыйнага руху прымушае буржуазію мабілізаваць усе сілы для задушэння рэвалюцыі. Таму буржуазія і ня можа дапусціць, каб два верных яе лекаў—царква і згоднікі—трацілі-б сілы на ўзаемную грызоту.

Герман.

«Пісудзкі,—гаворыць, напрыклад, «Франкфурцкая Газета»,—мае намер раскрыць свае сакраты ўвосень, калі, як вядома, стане зразумелым значэнне слоў генэрала Рыдзы Сьміглага аб маршы, які яшчэ ня скончаны. Памагаты Пісудзкага, гэты балбатлівы салдафон, мімаволі выкрыў пляны польскае шляхты. «Марш, які ня скончаны», гэта, папершае, паход на Коўню, які з'яўляецца для польскай ваеншчыны, як пачатак далейшага маршу на ўсход. Не дарма прадастаўнік польскага ўраду Галуўка заявіў літоўскім журналістам, што Польшча не адмаўляецца ад сваіх прэтэнзій на рад гмін якія ўваходзяць у склад цяперашняй Латвіі.»

Гэта заява—ня вынік п'янай балбатні, як спрабавалі польскія газеты ўявіць выкрыці варшаўскіх афіцэраў «даеш Коўню!» у часе віленскае прамавы Пісудзкага. Не, словы Галуўка аб латвійскіх гмінах намячаюць далейшы шлях «генэральнай лініі» польскага фашызму ў замежнай

Ірадэды адзінаццёвага Інтэрнацыяналу. Міжнародны меншавізм на ўсіх лініях пралетарскае барацьбы адрадыў справе сацыялізму, адмовіўся ад навукі Маркса. Мы хочам спыніцца на адным баку барацьбы—барацьбе з рэлігійным дурманом.

Ірадэды адзінаццёвага Інтэрнацыяналу. Міжнародны меншавізм на ўсіх лініях пралетарскае барацьбы адрадыў справе сацыялізму, адмовіўся ад навукі Маркса. Мы хочам спыніцца на адным баку барацьбы—барацьбе з рэлігійным дурманом.

Ірадэды адзінаццёвага Інтэрнацыяналу. Міжнародны меншавізм на ўсіх лініях пралетарскае барацьбы адрадыў справе сацыялізму, адмовіўся ад навукі Маркса. Мы хочам спыніцца на адным баку барацьбы—барацьбе з рэлігійным дурманом.

Ірадэды адзінаццёвага Інтэрнацыяналу. Міжнародны меншавізм на ўсіх лініях пралетарскае барацьбы адрадыў справе сацыялізму, адмовіўся ад навукі Маркса. Мы хочам спыніцца на адным баку барацьбы—барацьбе з рэлігійным дурманом.



А Камінтэрн забівае жураўла

За мяжой

Выкрываньне большавікоў „у сусьветным маштабе“

У сувязі з адчыненнем у Лёндане антыкамуністычнага агенцтва пані Нэста Вэбстэр, былы царскі дыплёмат Саблія з'явіўся на старонках белагвардзейскай газеты «Возрождение» да ўсіх нашых палітычных дзеячоў, арганізацый, рэдакцый газет, патрыятычных і нацыянальных таварыстваў і г. д. з наступным заклікам:

«Памажэце пані Вэбстэр ў яе працы. Пасылайце ёй усе тры вьвесткі, матар'ялы, дакуманты, як фактычныя, так і асьвятляючыя і камэнтыруючыя дзейнасць большавікоў і падзеі ў Расіі, якія могуць быць карыснымі для дастаўлення іх ангель-

скай і замежнай грамадзкай думцы. Пані Вэбстэр ведае расійскую мову і мае ў складзе свайго агенцтва зольных нашых землякоў, якія дапамагаюць ёй у працы. Пасылайце ёй газэты, брашуры, лісткі, артыкулы. Усё можа быць скарыстана. Не застаўляйце цэлага раду каштоўнейшых матар'ялаў у скрынках сваіх пісьмоўных сталюў. Пасылайце іх пані Вэбстэр, бо ад гэтага будзе вялікая карысьць нашай агульнай справе,—сыстэматычнаму, настойліваму інфармацыйнаму замежнай грамадзкай думцы, якая мае на мэце выкрываньне большавікоў «у сусьветным маштабе».

Адмена забароны „Браняноса Пацёмкіна“ ў Вюртэмбэрзе

Як паведамлялася раней, паліцэйская ўправа Вюртэмбэргу забараніла дэманстрацыю фільма «Браняносец Пацёмкін». 6 жніўня цензурны камітэт Вюртэмбэргу гэтую забарону скасаваў.

Як паведамлялася раней, паліцэйская ўправа Вюртэмбэргу забараніла дэманстрацыю фільма «Браняносец Пацёмкін». 6 жніўня цензурны камітэт Вюртэмбэргу гэтую забарону скасаваў.



Уосесаюны староста тав. Каміні адпачывае сярод сялян у сваёй роднай вёсцы

Хлебазагатоўкі ў 1928-29 г.

Высокі ўраджай усходніх раёнаў кампэнсуе з перавышэннем недарод поўдня СССР.—Дзеве групы мерапрыемстваў для ўзмацнення хлебазабеспячэння.—Задачы транспарту ў хлебазагатоўках.—Больш увагі паляпшэнню апарату хлебазагатоўчых арганізацый.

Даклад НКГандлю тав. Мікаяна

На пасяджэнні ўсесаюзага хлеба-нарады 17-га жніўня быў заслухан даклад Наркамгандлю СССР тав. Мікаяна аб палітыцы хлебазагатоўкі і хлебазабеспячэння ў 1928-29 годзе.

Вынікі мінулае хлебазагатоўчае кампаніі

Спыніўшыся на выніках хлебазагатоўчае кампаніі 1927-28 г., тав. Мікаян адзначыў дзеве асноўныя групы прычын, якія выклікалі труднасці на хлебным рынку. Да першай групы прычыны адносяцца спецыфічныя ўмовы правядзення хлебазагатоўкі ў мінулым годзе. Да другой—чэрстварчальная база нашай зернавога гаспадаркі. Выходзячы з гэтага, нашы мерапрыемствы павінны ісьці па дзевюх лініях: па лініі тэрміновыя мерапрыемстваў, пашырэння зернавай базы краіны, а таксама па лініі тых мерапрыемстваў, якія разлічаны на рад гадоў.

Кантракты пасеваў

Да першай катэгорыі мерапрыемстваў адносіцца кантракты пасеваў зернавых культур, якая намі праводзіцца ў шырокіх размаху. Кантракты азімых пасеваў зьяўляюцца ўдарнай задачай сённяшняга дня. Неабходна, аднак, дзяржа пачаць падрыхтоўку і да кантракты азімых пасеваў і пачаць заключыць кантракты з пасейчыкамі з восні.

Забеспячэнне насеннем

У звязку з гэтым, перад намі стаіць і іншая важнейшая задача—забеспячэнне насеннем для азімае кампаніі, у першую чаргу, тых раёнаў, дзе загінулі леташнія азімыя пасевы. Задача дзяржавы заключыцца ў тым, каб аднавіць гэтыя пасевы для таго, каб праз год аноў не адчуваць новых труднасцяў. Выкананне плану заводу азімага насеннага зярна да апошніх дзён праходзіць марудна. Тлумачыцца гэта пазнім пасьпяваннем збожжа ў раёне раёнаў з прычыны дажджоў, якія яшчэ ў большай ступені перашкаджаюць абмалоту хлеба і павялічваюць вылігавы зярна. Але гэтыя труднасці мы павінны перамагчы і поўнасьцю выкасаць насенныя плян, асабліва ў адносінах поўдня Украіны.

На бліжэйшыя два-тры тыдні загатоўка і падвоз добракаснага насення для раёнаў з загінуўшымі азімымі зьяўляецца ўдарнай задачай ня толькі для нашых органаў, але і для ўсёй дзяржавы.

Змыц памылкі і недахопы

Другога парадку прычыны невыстарчальных загатоўкі ў мінулым годзе зводзяцца да раду праймаў, памылак і недахопаў у нашай рабоце, якія мы павінны будзем ажыццяўляць у новай хлебазагатоўчай кампаніі. Асабліва сёлета ўраджай

лічэння становіцца можна кацаць не раней, чым падойдзе асноўны патак хлеба з усходніх раёнаў. Асабліва ўраджай гэтага году заключыцца ў тым, што мы маем высокі ўраджай пераважна ва ўсходніх раёнах і больш нізкі ўраджай у заходніх і паўднёва-заходніх раёнах. Такім чынам, больш высокі ўраджай мы маем у тых раёнах, дзе ў нас слабейшы хлебазагатоўчы апарат і меншая практыка, дзе слабейшая млынарская, элеватарная і чыгуначная сеткі і г. д. Вось чаму першачарговай задачай хлебазагатоўчых арганізацый зьяўляецца перанікіна сваіх сіл і сродкаў у раёны павышанага ўраджаю.

Транспарт

Нашы загатоўчы максимум увагі павінны звярнуць імяна на работу ў гэтых раёнах. Далей, з геаграфіі ўраджаю вынікаюць і транспартныя труднасці, якія неабходна змыц шляхам заўчаснага прыняцця мер да ўмацнення іранскае здольнасці сібірскае чыгункі.

Адначасова з гэтым павінны быць прыняты меры да ўмоцнення вывазу такіх масавых грузаў, як вугаль з Кузбасу, да надыходу масавых хлебных перавозак. Мы павінны сканцэнтравыць запасы гэтых тавараў у раёнах спажывання, каб у момант больш інтэнсіўных загатоўчых згарнуць перавозкі гэтых грузаў. Апрача таго, трэба шырока скарыстаць для перавозкі хлебных грузаў водны транспарт, які да гэтага часу хлебазагатоўчымі выкарыстоўваецца мала.

У Казахстане неабходна прыняць меры да ўмацнення вывазу хлеба грузом з далёкіх пунктаў з дасканалым ураджам да станцыяў чыгункі. З камэрцыйнага пункту гледжання, хлебазагатоўчым гэта будзе нявыгодна, але нам неабходна зараз-жа стмулянаць развіццё хлебае вытворчасці ў гэтых раёнах, мэрчы та ўвазе пабудову Сібірска-Туркестанскае чыгункі, якая ў будучым адкрые шлях для хлеба.

Прымесь кукурузнае і ячменнае муні

У звязку з прайшоўшымі ў некаторых раёнах дажджамі, мы будзем, відавочна, мець павялічэнне вылігавасці хлеба і ўжо зараз неабходна падрыхтавацца да яго сушкі.

Павялічэнне абору яравых культур пры меншым абору азімых выклікае неабходнасць скарыстання кукурузнай і ячменнай муні ў вылігавы прымесі да пшанічнае муні. Трэба сказаць, што толькі ў нас спажываюць чыстую пшанічную мунку. У Амерыцы заўсёды прымешваюць да пшанічнай муні кукурузную, але аднаго прымешвання мала. Яго трэба

радзе раёнаў выкліка ўмацненнем ўнутры-раённага хлеба-звароту, а гэта будзе перацягваць таварны хлеб з рэчыва плянавых загатоўкі ў русло мясцовага звароту. Гэта таксама стваряе некатарыя затрудненне ў рэгуляванні хлебага рынку.

Праведзенае павялічэнне загатоўчых цэн побач з становішчам ураджаю спрыяюча павінна адбывацца на ходзе хлебазагатоўкі.

Працявіць ініцыятыву і актыўнасць

У адносінах загатоўчага апарату мы павінны проста сказаць, што загатоўчы не працяваюць адпаведнае актыўнасці. Учора, пры абмеркаванні хлеба-фуражнага балансу, ніводзін з працаўнікоў цэнтральнага апарату хлебазагатоўчых арганізацый не палічыў патрэбным сказаць ніводнага слова. Я лічу гэта зусім ненармальным. Такая пасыўнасць ужо пераходзіць за межы цярпимасці. Трэба ўдарыць па такіх загатоўчых і абудзіць сваячы. Мы павінны прыняць усе неабходныя меры, каб даць загатоўчым магчымасць працявіць сваю ініцыятыву, але разам з тым мы павінны патрабаваць ад іх выразнай і актыўнай работы.

Грамадзянскія арганізацыі павінны ўдзельнічаць у хлебазагатоўчым работу пайчыкаў кааператываў на сяле, абмяркоўваць разам з імі метады загатоўчых, прыцягваць сялян да дапамогі.

Адзіным фронтам—супроць спекулянтаў

Мы павінны перасячы тую злочную канкурэнцыю, якая наглядзіцца яшчэ ў радзе месц, наперак усім памылкам мінулага году. Загатоўчы забываюць, што апрача іх ёсць яшчэ і прыватнік,—другі бок, якому мы павінны процістаяць адзіным фронтам сацыялістычнага сьвету гаспадаркі. Адзіны фронт супроць хлебага спекулянта і прыватніка павінен быць ажыццяўлены ўсім дзяржаўным і кааператывным загатоўчым апаратам. Мы ўжо вывучылі практыку падвышчальных мер, але ў звязку з скасаваннем іх было-б няправільна думаць, што наогул скасаванае ўсё скае рэгуляванне рынку і можа свабодна развіцца спекуляцыя. Мы павінны вясці барацьбу з усямі ўтоенымі абходамі нашае палітыкі цэн.

Хлебазагатоўцы і грамадзкасць

Хлебазагатоўчы арганізацыі павінны прадаваць па ўвацы органаў Наркамгандлю, між тым, апарат іх не павінен працаваць механічна, а павінен працяваць ініцыятыву і прымаць неабходныя настановы, выходзячы з умоў данага моманту.

Пытанне аб паліпшэнні работы загатоўчага апарату асабліва востра

Пэнсія аўтару „Інтэрнацыяналу“



Словны СНК назначыў аўтару музыкі „Інтэрнацыяналу“ Дэжэйтэру персанальную пэнсію ў разьмеры 100 далараў у месяц.

На кангрэсе Камінтэрну

Працяг спрэчак па калёніяльным пытанні

МАСКВА, 17. На вачэрнім пасяджэнні кангрэсу 17-га жніўня працягваліся спрэчкі па калёніяльным пытанні.

Тав. Ан (Інда-Кітай) зазначае, што нацыянальная буржуазія Інда-Кітаю, чым далей, тым больш паказвае свой контррэвалюцыйны твар. Ня так даўно генерал-губарнатарам Інда-Кітаю быў назначаны сацыял-дэмакрат Варрэн. Некаторыя колы рабочых прывіталі гэта назначэнне. Аднак, Варрэн аказаўся здольным жандармам французскага імперыялізму. Ён ня толькі прынятаў волю друку ў Інда-Кітаі, арыштоўваў журналістаў-рэвалюцыйнаў, але і дапамог прыгнечанню кітайскай рэвалюцыі. На жаль, у Інда-Кітаі яшчэ няма рэвалюцыйнай масавай арганізацыі, якая магла б кіраваць лавячымі рабочымі і сялянскімі масамі.

Султан-Задэ (Пэрсія) лічыць, што тэзісы па калёніяльным пытанні мала канкрэтызаваны. Разьмеркаваньне калёніяльных краін па тыпах настолькі недасканалыя, што ні турэцкі, ні персыдзкі, ні араўскія таварышчкі так і ня могуць уседаць, што ім трэба рабіць. Вельмі скуна таумачаць тэзісы пытаньне аб аграрнай рэвалюцыі ў калёніяльных і паўкалёніяльных краінах.

Абэрдарамы (Алжыр) гавораць, што францускі імперыялізм забраў у алжырскіх сялян 12 мільянаў гектараў зямлі з агульнай зямельнай плошчы Алжыру ў 21 мільён гектараў. Адначасова французскія захват-

Калёсальны заняпад уплыву меншавікоў у Нямеччыне

Сацыял-дэмакратычных прамоўцаў ня хоцьчуць слухаць

БЭРЛІН, 15. Ня глядзячы на тое, што „саюз рэспубліканскага сьцягу“ (Кіруецца сац.-дэм.) на працягу некалькіх месяцаў падрыхтоўваў сваю маніфэстацыю ў Франіфурце, у дзень гадавіны прыняцця цяперашняе нямецкае канстытуцыі (г. зм. 11-га жніўня), гэта маніфэстацыя далёка не апраўдала ўспадзёных на яе сацыял-дэмакратамі чаканьняў.

Мярнавалася, што ў маніфэстацыі прымуць ўдзел звыш 100.000 чал., у апраўдасці-ж ліч узяліся ў маніфэстацыі ледзь дасягнуць 18 тыс. чал. Вялікая зала, у якой адбыўся мітынг „саюзу рэспубліканскага сьцягу“, быў на палову пусты, ня глядзячы на тое, што на мітынг вытупалі такія выдатныя сацыял-дэмакратычныя прамоўцы, як Зеевэрынг, Шейдман і інш.

Пад час хаджэння маніфэстантаў па гарадзе мясцовыя рабочыя на іх узгалося адназначна ўзгаласамі ў гонар СССР і чырвонага саюзу франтавікоў, а такоама сьпевамі „Інтэрнацыяналу“. Паліцыя ва ўсіх такіх выпадках зараз-жа ўжывала супроць рабочых „рашучыя меры“, дзейнічаючы з дапамогаю гумавых кіў.

Кампартыя ўзьнімае масы на барацьбу

БЭРЛІН, 17. ЦК кампартыі паставіў неадкладна пачаць кампанію за правядзеньне ўсенароднага галасавання супроць пабудовы браняносных крэйсераў. У прынятай з гэтага поваду рэзалюцыі значаецца:

„Шырокія масы разумеюць, што пабудова браняносных крэйсераў умацняе небясьпоку ваіны і адзначае новую пагоню за ўзброенымі, новае абвастраньне цкаваньня супроць СССР, новае прыгнечаньне рабочае класы, мільённыя цяжары для працоўных і далейшае пагоршаньне сацыяльнага забеспячэння. Усенароднае галасаваньне павінна стаць рухам усёго насельніцтва супроць імперыялістычнае палітыкі рабаўніцтва і прыгнечаньня“.

Усе буржуазныя газеты, на чале з „Форвэртс“, рэзка асуджаюць гэту пастанову ЦК кампартыі. У бліжэйшыя дні кампартыя мае арганізаваць ва ўсёй краіне шматлікія маніфэстацыі і прэсыікі мабілізацыю рабочых мас супроць ураду, асабліва супроць сацыял-дэмакратаў, якія бяруць у ім удзел.

У панскай польшчы

Ланцуцкі выходзіць з турмы

ВАРШАВА, 17. У аўторак, 21-га жніўня, выходзіць з турмы камуністычны дэпутат польскага союму Ланцуцкі, які прасідуе ў зьнявольены ў агульнай складанасці чатыры з паловаю гады.

Палітычныя абвясчваюць усеагульную галадоўку

ВАРШАВА, 17. Арыштаваны камуністычны дэпутат союму Дашыўскі абвясціў галадоўку ў выглядзе пратэсту супроць паводзін турэмнае адміністрацыі, якая трымала яго ў адзіночцы, а потым перавяла ў памяшканьне для кримінальных. Палітычныя вазьні турмы Павіляк паведамлілі Дашыўскага, што гатовы падтрымаць яго патрабаваньні ўсеагульнай галадоўкаю.

Камуністычныя сьцягі ў Любліне

У Любліне па Таваровай вуліцы вышона некалькі чырвоных сьцягаў з надпісамі: „Далоў ваіну супроць Саветаў“, „Хай жыве рабоча-сялянскі ўрад“. На вуліцы караля Лямчынскага—сьцягі з надпісамі: „Ваіна з Літвой—правакаты ваіны в СССР“, „Абараняйце СССР“. На Фабрычвай вуліцы—сьцягі з надпісамі: „Далоў роакцыю!“, „Хай жыве 8-гадзінны дзень працы“. Усе сьцягі маюць подпісы люблінскіх камітэтаў кампартыі і камсаюзу Польшчы.

П. П. С. перад расколам

„Газета Варшаўска“ паведамляе, што ў П. П. С. насыпявае раскол. Каля 20 членаў парляментае фракцыі П. П. С. належаць да рашучых прыхільнікаў Пілсудскага. Апошнімі часамі адносіны паміж імі і рэштай фракцыі абвастрыліся настолькі, што П. П. С. апынулася перад пагрозам расколу.

Пілсудчыкі—палэсы мьркуюць залажыць асобную партыю „Нацыянал—сацыялісты“ і выдць перагаворы з НРР—лявіцай аб далачэньні да новае партыі.

Калі Пілсудзкі прыедзе ў Румынію

ВЕНА, 17. Згодна афіцыйных паведамленьняў з Бухарэсту, Пілсудзкі прыязджае ў Румынію 19-га жніўня. У Плоешці абудзецца спатканьне яго з румынскім вайсковым міністрам Ангелеску.

Камуністычныя сьцягі ў Варшаве

„Фоліс-Пэйтунг“ паведамляе, што 15-га жніўня паліцыя зьняла камуністычныя сьцягі, якія былі павешаны на тэлефонных дротах па Францыянавай, Добрай і Лістападаўскай вуліцах.

Антысэміцкія выбрыкі

У Радоме на людзай вуліцы места група польскай моладзі напала на групу яўрэйскае моладзі. Ад бойкі палкалі справа дайшла да рэвалюцый. Ёсць рашэнні.

Па СССР

II-я пазыка індустрыялізацыі

Больш мільёну рублёў

БРАНСК, 17. Падпіска на новую пазыку ў Бранскай губ. ужо перавысіла 1 мільён руб. Завод „Красный Профпшера“ даў поўмільёна руб.

За два тыдні—700.000 рублёў

ТУЛА, 17. Калектыўная падпіска на другую пазыку індустрыялізацыі па заводах, фабрыках і устаавах Тулы дала тут за два тыдні звыш 700 тысяч рублёў.

Ад рэлігійнай цемры—да электрычнага сьвятла

НОЎГАРАД, 17. Сяляне вёс. Стрельба атрымалі ад Дзяржстраху за згарэўшую царкву 10.000 руб. рашыў ўжыць на пабудову электрастанцыі.

Як паліцыя ўціскала талстога

СЫМФЭРОПаль, 18. У Яліцінскім раённым архіве знойдзены дакуманты, якія даць чыста павышчылі Л. Талстога на публічным бэрэзе Крыму ў 1902 г. Дакуманты характарызуюць паліцэйскае паводзінне за вялікім пісьменьнікам. Частка дакумантаў прадстаўляе перапіскі митнага кіраўніцтва з аддэлам зямельнай павуры аб праглядзе літаратуры, якую Талстой вышываў а-за граніцы.

У адным дакуманце значаецца, што яліцінскі ісправіць Гваздзевіч забараніў Талстому пайдуць у Яліце і пачаць на кватэры яго дачкі. Гэты Гваздзевіч дадумаўся нават да таго, што, як паведамляе сястра Чэхава, Марыя Паўлаўна Чэхава, якая жыве ў Яліце, на забараніў прыязцам Талстога мець у сябе яго бюсты і партреты.

Штрэзэман едзе ў Парыж

падпісаць пакт Келёга

БЭРЛІН, 17. Афіцыйны орган народнае партыі „Нацыянал-ліберале Кареспандэнс“ зьмяшчае паведамленьне, якое зьяўляецца матываальным паставонам Штрэзэмана паехаць у Парыж для асабістага ўдзелу ў падпісанні пакту Келёга, на гледзячы на пагоршаньне міжнароднага становішча Нямеччыны. У паведамленьні значаецца, што Штрэзэман ня можа ня прысутнічаць пры ўрачыстым падпісанні пакту Келёга з-за таго, што па выпадковых акалічнасьцях падпісаньне адбудзецца ў сталіцы Францыі, тым больш, што Келёг таксама будзе прысутнічаць пры дэрамоніі.

Падарожжа Штрэзэмана ў Парыж не зьяўляецца яким-небудзь прыпнжэннем перад Францыяй,—піша газета,—а ўяўляе сабою выключна акт палітычнае мудрасці і шляхотнасці ў адносінах да Злучаных Штатаў.

Адстаўка Штрэзэмана

„ВІЛЬНЭР ТОГ“ паведамляе: Згодна вестак з Варшавы Штрэзэман будзе

Разгортванье прамысловасці і нашы задачы

З перадавіцы „Правды“

Энергічнае разгортванье прамысловае вытворчасці набывае асаблівае вострасць унесці і летам (летнія месца), калі прыходзіцца неспадзева накарціза фон прамысловага тавараў для рэалізацыі ўраджаю. Мін тым, ужо зараз, калі рэалізацыя ўраджаю пачынае толькі слаба разгортвацца, з рэду раённаў паступаюць весткі аб напружаным стане рынку прамтавараў і аб прастай невыстарчальнасці некаторых з іх.

Мы лічым неабходным тым слабым месцам, якія вышлі прывяліся ў рабоце прамысловасці за апошнія месці, з напружанасцю ўсіх сіл і сродкаў звыць у мэжыма кароткі тэрмін. За мінулыя 9 месяцаў вырадоўка аднаго рабочага ўзьялася на 13,8 проц., пры гаданым заданні 17,6 проц., заробочная-ж плата вырасла за гэты-ж перыяд на 10,4 проц., пры прадугаданым пільнам гаданым росце на 7,2 проц. Сабекшт звыліся за першае паўгоддзе толькі на 5,3 проц. пры намечаных 6 проц. звыжэння.

Асабліва пясвярляючым зьяўляецца развіццё прамысловасці на цэвалкі апошніх месцаў. У чэрвені мы таксама маем звыжэнне выпрадоўкі на аднаго рабочага з 8 р. 36 к. да 8 р. 21 к.

Сярод прычын, втрымліваючых развіццё прамысловае вытворчасці, значнае месца павіна быць адведзена прычынам суб'ектыўнага парадку—аслабленню працоўнай дысцыпліны сярод рабочых і спецыялістаў, звыжэнню актывнасці і адказнасці адміністрацыйна-тэхнічнага персаналу.

Прамысловасці даводзіцца за апошнія месцы канстатаваць значны рост прастой. Павялічылася колькасць аварыяў на толькі з прычыны спрэчанасці абсталявання, але і з прычыны нехайнасці абслугоўваючага персаналу. Прагулі рэзка ўзрастае. Сярод адміністрацыйна-тэхнічнага персаналу прыходзіцца канстатаваць падзеньне адказнасці і пільны рост расхлябанасці. Вольна часта тэхнічны персанал я робіць супраціўленні падзеньню дысцыпліны працы, невыкананню правіл унутранага распарадку і г. д.

Пры тлумачэнні гэтых зьявішчаў часта даводзіцца чуць сяславаныя на шахцінскі працэс, на тое, што інжынер, бачучы кічкі „шахцінцаў“, ідуць на ліні найменшага супраціўлення. Зразумела, падобная вывады з шахцінскага працэсу зьяўляюцца ў корані неправаўнымі, вярста недарачнымі. З расхлябанасцю інжынерна-тэхнічнага персаналу неабходна пакончыць і чым хутчэй, тым лепш.

Павіна быць узнята хваля грамадскае увагі да баючак у галіне прамысловасці. Падзеньне вытворчасці, падзеньне выпрадоўкі на рабочага, падзеньне дзе-ні-дзе сабекошту, рост прастой,— усе гэтыя пытанні павіны быць вырашаны пастаўлены перад вытворчымі нарадамі. Мы абавязаны дамагацца пераадолення ў развіццё прамысловае вытворчасці і звыжэння выхаднага вытворчасці прамысловых тавараў.

практыку ў адносінах мы маем. Зараз перад намі гэта задача стаіць у валькім маштабе. Неабходна прыстасаваць рад млынцоў да перапрацоўкі кукурузы і ачынюю дзя таго, каб прымяшанне кукурузы і ачыню да пшанічнае мукі можна было-б праводзіць ва ўсіх раёнах.

Мясцовы хлебазавот

З характару ўраджаю выцякае значнае ўзмацненне наплывага хлебага звароту. Высокі ўраджай у

Дагаворы ПАЗШ з Польшчай, Аўстрыяй і Чэхаславакіяй

Перамовы з ангельскімі дамініёнамі Нярыйнае ўраманье ў Англіі

ВАШЫНГТОН, 17. Падпісаўшы дагаворы аб арбітражы і прымірэнчай працэдурцы з Польшчай, Аўстрыяй і Чэхаславакіяй, урад Злучаных Штатаў прыступіў да аналігійных перагавораў з Эгіптам. Праект дагавору перададзены дарадчыку эгіпецкае місіі. Паводле слоў лэнданскага карэспандэнта «Нью-Йорк Таймс», паведамленне аб гэтых перагаворах «здывіва» афіцыйныя колы Англіі. Трэба мець на ўвазе, што Амерыка лічыць Эгіпет суверэннай дзяржавай з 1922 году, калі Англія абвясціла тэарэтычную незалежнасць Эгіпту. Данушчаюць, што ў лэнданскіх гутарках Келёга пытанье аб дагаворы Амерыкі з Эгіптам будзе закранацца. Такія-ж перагаворы пачаты ў Вашынгтане і Канадаю.

ЛЕНДАН, 17. Паводле вестак вашынгтонскага карэспандэнта «Таймс»

ба-загатоўчай кампаніі. Гэтаму шматлікім мы павіны аддаць максімум увагі і тут вядзю дапамогу нам можа зрабіць прэса, правяраючы работу загатоўчага апарату на мясцох.

Па ўсіх звышніх нашых работы неабходна прывесці з жалезнай мялою, ачышчаючы яе ад безгаспадарчасці і дамагаючыся манымому выразнасці ў рабоце і эканоміі ў выдатках. У гэтай справе патрэбен актывны ўдзел усяе нашае грамадскасці.

10-лецце незалежнасці Аўганістану

КАБУА, 16. У Пагане (прэзідэнцыя аўганскага падышаха) пры вялікім удзеле народа пачалося агульна-нараднае святкаванне 10-лецця незалежнасці Аўганістану. Адчыняючы святкаванне, падышах зрабіў прамову, у якой сказаў, што аўганскі народ павінен абараняць незалежнасць краіны да апошняй кроплі крыві.

Алжыры ідуць рука об руку з тубільнымі земляробамі і падтрымліваюць французскі імперыялізм. Толькі рэвалюцыйныя арганізацыі рабочае класа вядуць барацьбу з французамі.

Васільяў (ІКП) заяўляе, што Камінтэрн павінен у бліжэйшы час удзяліць галоўную ўвагу рабоце камуністых у Кітаі, Індыі, Егіпце і краінах Латускай Амерыкі. Дапамога Камінтэрну кампартыям калёніальных і паўкалёніальных краін павіна заключыцца ў першую чаргу ў ідэалягічнай рабоце з мэтай растлумачэння ролі партыі. Асноўнай задачай у Індыі зьяўляецца стварэнне кампартыі і ўтварэнне фракцыі ва ўсіх масавых арганізацыях рабочых і сялян.

Асноўнай задачай у Эгіпце зьяўляецца ўзмацненне кампартыі, арганізацыя фракцыйнай работы ў прафсаюзах і ў іншых масавых арганізацыях, выкрыццё нацыяналістых і вызваленне рабочых і сялян ад іх уплыву.

У Латускай Амерыцы наглядзецца неаформленае, але моцнае цягаченне рабочых і сялян да камунізму і рост сымпатыі да СССР. Напрыклад, зьезд сацыял-дэмакратычнай партыі ў Калумбіі выказаўся за ўстанавленне дыктатуры пралетарыату. Ва Урагуі адзіны прамоўца, які выступіў з рэзкімі нападамі на СССР, быў забіты абуранымі слухачамі. Камунізм карыстаецца вялікімі сымпатыямі ў рабочых і сялян. Нездарумела, чаму некаторыя таварышчы патрабуюць арганізацыі не камуністычнай, а рабоча-сялянскай партыі, або нечага падобнага. У краінах Латускай Амерыкі асноўнай нашай задачай зьяўляецца ўзмацненне кампартыі і стварэнне іх там, дзе іх яшчэ няма.

ВАРШАВА, 17. Польскае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што адбылася нарада пад старшынствам Пілсудскага. У нарадзе бралі ўдзел міністр замежных спраў Залескі, таварыш міністра замежных спраў Высоцкі і начальнік усходняга аддзела міністэрства замежных спраў Галуўка. У выніку нарады, у Коўна выехаў старшыня сакратарыату міністэрства замежных спраў і старшыня адзіна з польска-літоўскіх камісій, створаных пасля кенігсбергскіх перагавораў, дарадца Шумлакоўскі. Шумлакоўскаму даручана перадаць адказ польскага ўраду на ноту Вальдэмараса, атрыманую ў Варшаве.

Румынія хоча панаваць на Чорным моры

ВЕНА, 16. Урадавы аргум Румыніі пачаў кампанію за ўзмацненне румынскага ваісковага флэту і імкненцыя прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтага пачынання. Газета «Вінторуль» прысвечвае артыкул гэтаму пытанню. Газета наотатуе, што Румынія на мае ні марскоў базы на чорнаморскім узбярэжжы, ні марскога арсеналу для рамонту сваіх суднаў. У заключэнне, газета заяўляе, што Румынія павіна пабудаваць такі флёт, які, пры садзейнічанні наго-небудзь з яе саюзнікаў, гарантаваў бы ёй гэгэмонію на Чорным моры.

ВАРШАВА, 17. Камэнтуючы літоўскую адказную ноту на ліст Галуўка з паводу тэрміну склікання пленуму польска-літоўскае канфэрэнцыі, афіцыйная «Эпока» заяўляе:

«Польскі ўрад павінен на бліжэйшай сесіі Лігі Нацый заклімаць паводзіны Вальдэмараса і патрабаваць канчатковага вырашэння пытанья. Польшча ня можа згэдзіцца на тое, каб Вальдэмарас зьдзенваўся на толькі над Польшчай, але і над Лігаю Нацый. Сьнежаньская сесія Рады Лігі павіна канчаткова вырашыць польска-літоўскія спрэчкі».

Чуткі аб зьменах у ланкінскім урадзе

ШАНХАЙ, 17. Паводле чуткаў, у складзе ланкінскага ўраду мавць быць зьмены. Чан Кай-шы будзе назначан кіраўніком адміністрацыйнага бюро, якому будзе падпарадкаваны ўсе міністэрствы. Апрача таго, Чан Кай-шы будзе выконваць абавязкі міністра фінансаў.

Японія дамоглася свайго

ТОКІЁ, 17. У Токіё прыбыў з Мукдэву барон Хаясі, які ў гутарцы з прадстаўніком друку заявіў аб посьпеху сваёй місіі ў Мукдэве. Хаясі заявіў, што Чжан Сюэ-лі рашыў адтэрмінаваць згоду з ланкінскім урадам на тры месяцы. «Цяпер для Японіі настай час,— заявіў Хаясі,— зьявіцца перагаворы з Мукдэвам аб вырашэнні актывных пытанняў японска-маньчжурскіх адносін».

РАСПРАВЫ ІТАЛЬЯНСКАГА ФАШЫЗМУ

Засуджэнне камуністых

РЫМ, 16. У спецыяльным трыбунале слухаліся гэтымі днямі тры справы па абвінавачанні 15 асоб у «камуністычнай дзейнасці». Большасць абвінавачаных прысуджана да турэмнага зняволення на тэрмін ад 1 да 6 год.

Цікуюць за ворагамі фашызму

ПАРЫЖ, 15. Паводле вестак «Лігі права чалавека», італьянская паліцыя пекіравала ў Францыю і Бельгію, лад відам віз-консулаў, асобных агентаў для кіраўніцтва цікаваньнем за актывістамі італьянскімі эмігрантамі. Гэтымі днямі на запатрабаваны аднаго з такіх агентаў бэльгійскае паліцыя арыштавала ў Брусэлі італьянскага эмігранта, хоць з пункту гледжання бэльгійскага заканадаўства на было рашуча нявінх дзянь нараўдвалых гэты арышт.

Працэс 80-ці

ВЕНА, 16. Працэс 80-ці, арыштаваных у сувязі з забаставачным рухам у даліне Жылавы, абдудзецца ў верасні. Усім ім працяглена абвінавачанне ў мядзяжы. Спроба нацыянальна-сялянскай партыі дабіцца спынення справы ў адносінках 20 падушдніх, якія ўваходзяць у яе рады, посьпеху ня мела.

Дошка ў памяць Леніна ў Цюрыху

СКАРГА УЛАСЬНІКА УЭСТАРАНУ

БЭРЛІН, 16. Як паведамляюць з Цюрыху, уласнік дому, дзе жыў Ленін пад час свайго знаходжання ў Цюрыху, абекардзіў у судовым парадку пастанову цюрыкскага муніцыпалітэту аб прымаванні на гэтым доме памятнае дошкі. Ён зазначае, што муніцыпалітэт не атрымаў яно згоды і што прымаванне памятнае дошкі „наспрыяюча“ адабечна на годзе спраў яно рэстарану, які змільчаецца ў гэтым доме. Яшчэ да таго, як дамоўласнік надаў сваю скаргу, цюрыкскае буржуазнае друкавае вострую кампанію супроць прымавання ў Цюрыху дошкі ў памяць Леніна.

Нансэн пра лёс Амундсэна

ОСЛА, 17. Вядомы даследчык палярных краін Нансэн заявіў, што, паводле яго пераканання, Амундсэна няма ў жывых. Ва ўсім вываду, на думку Нансэна, надзея на выратаванне Амундсэна надзвычайна мала.

ВІЛЕНСКІЯ ЛЯТУЦЕНЬНІ ПІЛСУДЧЫКАЎ

З вялікае хмары—малы дождж

Гэтая прыказка ўспамінаецца пры чытанні сёння атрыманых польскіх газет з поўным тэкстам віленскае прамовы Пілсудскага. Як і ў іншых польскіх палітычных прадрывах, сапраўднасць рэзка размынулася з гучнаю папярэдняю рэкламай.

Ад самага канца чэрвеня, ад памятнага інтэрв'ю пана маршалка, калі ён назваў сойм зборшчыкам прастытутак і намкнуў на магчымы абрысць біз сойму,—у Польшчы і за граніцай пачалі чакаць, што на віленскім зьездзе Пілсудзкі выкажацца аб сваіх далейшых замерах як ва ўнутранай, так і ў замежнай палітыцы. Польскія манархісты ўжо загадзя трываваў, дагаворваючыся нават да магчымы абрысць звыжэння Пілсудскага каралём польскім. Тымчасам групоўкі ўрадавага блёку пачалі апрацоўку праектаў зьмены канстытуцыі і выпрацавалі адзінаццаць розных праектаў, наглядна накіраваўшы, які разброд пачне ў лягеры «адзіны».

У зьявязку з гэтым чакалася, што Пілсудзкі выкажа свой погляд на рэформу канстытуцыі, каб сымніць разброд свайго зброду.

За апошнія пару месцаў польска-літоўскія супярэчнасці абстрактныліся да крайнасці, дайшлі да нябытае раней напружанасці. Усе спробы перагавораў скончыліся няўдачай, і шмат каму заграўніца здавалася, што актывная натура Пілсудскага можа штурхнуць яго да рашучых учынкаў у адносінках Літвы.

Канцэнтрацыя польскага войска на награніччы з Літвой як-бы падмацоўвала гэтыя меркаванні, даючы ім апору рэальных фактаў.

У нямецкіх газетах зьявіліся весткі, што на віленскім зьездзе Пілсудзкі абвясціць навод на Коўно, каб паставіць Лігу Нацый перад адзіным фактам. А Ліга, як вядома з ранейшых прыкладаў, заўжды прыймала адбытыя факты і ставіла на іх свой ітэмпэль.

Сталася, аднак, іначай.

Пілсудзкі не абвясціў ні маршу на Коўно, ні сваіх замераў аб перакройцы канстытуцыі, але ў сваёй прамове абмежаваўся ўспамінамі з свае баявое проішласці разам з легіянерамі.

Датычваючыся захвалення летянерамі Вілыні ў 1919 годзе, Пілсудзкі з асаблівым паціскам падрэсціў, што Вілыня, побач з Кракавам, не разарыўна абвязана з слаўным мінулым Польшчы, з часам яе магутнасці, што Вілыня ёсць польскай па сваёй культуры. Гэтае падрэсціванне польскасці Вілыні было адзіным палітычным момантам ва ўсёй доўгай прамове і надало афарбоўку ўсёй урачыстасці.

Гэта быў адкаў на абвясчэнне Вілыні літоўскай сталіцай у канстытуцыі Літвы. Віленскі зьезд павінен быў паказаць Лізе Нацыі, што Вілыня—польскае і што літоўскія імкненні да адабрання Вілыні ня маюць падстаў.

Дэля гэтага Пілсудзкі так доўга і гавядзіў аб Вілыні. Паміж іншым, ён тут ня ўпусціў магчымы самарэзвыжэння, праарыста параў-

ноўваючы сябе са Стэфанам Баторыем і з Міцкевічам.

Пасля лірычнага ўступу аб вокавым выглядзе Вілыні, не тапаграфіі і архітэктуры, Пілсудзкі заявіў: «Места гэтае—сымбаль нашае вялікае культуры і колішняе дзяржаўнае магутнасці. Дынастыя Ягэльскай, што над вялічкамі Кракава і вельмі Вілыні некалі магутна панавала. Вілыня Стэфана Баторыя, які ўніверсітэт закладаў і мячом новыя граніцы высякаў, вялікія паэты і прарокі, што песьцілі народаў словам у чары закованых славамі, давалі жыццё народу. Ян ў іншым месце, як тут у гэтай самай школе, у гэтых мурах, што так пекна ўзьяваюць да бога, які вучыліся гэтак, як я ў праклятай расійскай школе».

Тут праведзена некалькі паралеляў, якія аделаняюць тайныя лятучыя Пілсудскага. Вілыня параўноўваецца з Кракавам на сваім значэнні дэля польскае дзяржаўнасці, і Пілсудзкі аддае перавагу Вілыні ў Вілыні—вельмі, у Кракаве—вельчыкі.

Увага Пілсудскага больш скіроўваецца на Вілыню, чым на Кракаў, больш на Усход, чым на Запад. Вілыня мае дэля яго большае значэнне. Можна хто сказаў, што гэта дразьба, што гэта ня мае значэння, калі пра Кракаў гаворыцца памінальна ў параўнанні з Вілыняю (вельчыкі—вельчыкі), бо гэта згодна з асаблівасцямі кракаўскае і віленскае архітэктуры. Але калі мы пачынаем рэвалюцыйна зьезд, калі прыслухаемся

да прамовы біскупа Бандурскага, калі мы пачытаем уступны артыкул віленскага органу пілсудчыкаў («Кур'ер Віленскі»), дык мы пачынем, што ўсе яны болей ці меней адкрыта даюць такую расшыфроўку пераважнай прыхільнасці Пілсудскага да Вілыні, што нязначная дэталю стэлю зьяўляецца сапраўды выразам цэльнае імперыялістычнае праграмы.

Біскуп Бандурскі, пясвячаючы сьвят Віленскага аддзялення саюзу легіянераў, пад канец свае прамовы, выказаў радасць, што Польшча ўвайшла ў рады імперыялістычных дзяржаў («Вось мы бачым Польшчу на п'едэстале велічы, бачым, як яна ідзе побач з іншымі вялікімі дзяржавамі да велічы і магутнасці»), а таксама надзею і просьбу да бога, каб Польшча стала яшчэ вялікшаю і магутнейшаю. Называючы легіянераў «апосталамі ўнутранага снакою», Бандурскі заявіў, што гэты спакой «зробіць нашу айчыну яшчэ вялікшаю і магутнейшаю. Дай-та божа Аман».

Рэзалюцыя зьезду заяўляе, паміж іншым, што сабраўшыся «ў мурах гэтага старадаўняга места Ягэльскага» неперажываюча вартуніка польскае дзяржавы і польскага духу», яны гатовы працаваць пад сьцягам «будовы вяліка-дзяржаўнае, магутнае Рэчы Паспалітае».

Такім чынам і біскуп у сваёй прамове, і зьезд у сваёй рэзалюцыі заяўляюць аб сваіх імперыялістычных імкненнях. Але ў якім кірунку?

Аб гэтым ні Пілсудзкі, ні Бандурскі, ні рэвалюцыя выраза не гавораць. Затое вельмі выраза выкава-

енца пілсудчыкаўскі «Кур'ер Віленскі», які свой уступны артыкул пясля зьезду (14-VII) заканчвае так: «Мы, вілыняне, вядомы ва ўсёй Польшчы сваёю глыбокаю прывазанасцю да свайго места. Яно нам заўсёды найпрыгажэйшае і найлепшае. Мы злучаемся ў гэтым пацудыці ўсім сэрцам з яго вялікім і верным сынам. Хочам, каб яго было яго і наша. Мы хочам працаваць дэля аднаўлення даўняйшае яго славы і значэння ва ўсім абшырным, блізім нам і прыгожым краі, сталіцаю якога яно было».

Нас непакоіць часовы перарыў у выкананні Вілыняю яе гістарычнае ролі.

Мы верым, што гістарычны сувязі не разрываюцца абмылкамі і звышляпеннем аднаго накалення. Ідэя засталася жывою, і прыйдзе момант, калі яна стане сапраўднасцю».

Дагаворваючы тое, аб чым лятучы, але не дагаворвае Пілсудзкі, «Кур. Віл.» заяўляе, што пілсудчыкі жадаюць аб'яднання ўсіх беларуска-літоўскіх земляў з сталіцаю ў Вілыні пад уладам Польшчы. А п'яныя афіцэрыкі на банкеце далі і канкрэтны першачарговы лёзунг дэля частковага ажыццяўлення ўсіх гэтых лятучыняў. Іх крыкі «Даеш Коўно!» маюць значэнне, як характэрнае выяўленне пілсудчыкаўскіх лятучыняў.

Але спробы ажыццяўлення іх напаткаюць рашучы адпор з боку працоўных масаў Беларусі, Літвы і Савецкага Саюзу.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

Да ўсесаюзнай рабселькорскай нарады

Падрыхтоўка да нарады сама па сабе павінна ўнесці ажыўленьне ў рабселькорскую работу

Слаба пакуль што разварушыліся на мясцох.—Рабкоры, уносеце свае прапановы па палепшанні працы

Аб парткіраўніцтве рабселькорамі

Аб чым гавораць папярэднія матэрыялы абследавання на Магілёўшчыне

На падставе тых матэрыялаў, якія ўжо часткова ёсць з аб'ядаў насьценгазет і рабкорскіх гурткоў па Магілёве, можна выявіць ужо цяпер рад зьявішч, што, як відаць, зьяўляюцца характэрнымі ня толькі для Магілёўскай акругі.

Парткіраўнікі ў большасці не зразумелі палітычнай важнасці рабселькорскага руху, асабліва цяпер, калі партыя ўдзяляе гэтаму пытанню так многа ўвагі.

Амаль адсутнічае парткіраўніцтва з боку партгэчэек рэдкалегіямі насьценгазет,—удзел у насьценгазетах камуністых і камсамольцаў невястачальны.

Некаторыя партыі-адміністрацыі ня лічаць патрэбным адказваць на артыкулы і заметкі рабкораў (працкалектыву абутнікаў).

Бюро парткалектыву чыгуначнікаў ст. Магілёў ставіць на від партыі рабкору за тое, што ён не ўгадніў з ім адной выдрукаванай заметкі.

Ці патрэбны карэспандэнцкія бюро?

Хто можа быць рабселькорам

Аб няправільных „агульных“ адносінах да гаспадарнікаў (У парадку абгаварэння)

На старонках друку неабходна абмяняцца думкамі па цэлым радзе пытанняў, якія выцякаюць з вопыту 6-гадовай рабселькорскай работы. Па адным такім дыскусійным пытанні я і хачу ўнесці сваю прапанову.

Мы памятаем, што у пачатку развіцця рабселькорскага руху існавалі карэспандэнцкія бюро пры рэдакцыях і нават пры буйных прадпрыемствах. Патроху яны пачалі адміраць і зусім адыйшлі ў мінулае. Я павінен адзначыць, што гэтыя карбюро павінны зноў быць арганізаваны. Я перакананы ў тым, што гэта лепшы метад кіраўніцтва, аб'яднаньня і сувязі. Ведаю, што ёсць супярочанні, што ў асноўным яны зводзяцца да таго, што рэдакцыі самі павінны кіраваць, а карбюро зьяўляюцца лішнімі органамі.

Між тым вопыт работы нам паказвае, што рэдакцыі ня могуць справіцца з сыстэматычным кіраўніцтвам, што яны могуць даць толькі асноўны напрамак у рабоце. Карэспандэнцкія-ж бюро, створаныя з выбарных таварышоў, актывістых рабкораў, змогуць аддаць гэтай справе патрэбную ўвагу, час і сілы. Я праціў бы таварышоў выказацца па гэтым пытанні.

за тым, каб у нашых рады не пралезь выпадковы і непатрэбны нам элемент.

Рабселькор—гэта актывісты рабочае класы. Ён не павінен мець жаднай ганебнай плямкі, бо самы маленькі недахоп з боку рабселькора будзе адзначацца працоўнай масай у 10 раз мацней, чым гэта ёсць на справе.

Я думаю, што рэдакцыям нашых газет, партыйным ячэйкам, рэдкалегіям насьценгазет треба звярнуць на гэта асаблівую ўвагу.

Цяпер трэцяе. Наша мэта знішчыць недахопы і памылкі ў нашым будаўніцтве. З гэтага правільнага палажэння рабкоры часам робяць зусім няправільныя вывады. Некаторыя думаюць, што кожны гаспадарнік, які зрабіў памылку, ужо зьяўляецца ворагам рабочае класы. З такімі зьявішчамі треба павесці барацьбу, треба растлумачваць, што абавязак рабкора заключаецца ў тым, каб выправіць памылкі, каб дапамагчы будаўніцтву. Гаспадарнік—былі рабкоры, або камуністы зьяўляюцца тым-жа прадстаўніком рабочае класы і лічыць яго ворагам „наогул“ за тую памылку, якія ён робіць, пера-

Па насьценгазетах

Вельмі мала палепшыўся выгляд і змест насьценгазет

Ужо пачалася кампанія падрыхтоўкі да ўсесаюзнай нарады. Між тым пшмаг гурткоў рабкораў і нават партыйных ячэек ня ведаюць аб гэтай нарадзе. Беглы агляд некаторых насьценгазет паказавае, што ў іх ніякай падрыхтоўчай работы яшчэ няма. Гэта першае, што я павінен адзначыць. Што-ж датычыць зместу і надворнага выгляду гэтых газет, то вось якое маецца агульнае ўражанне.

«Красный обеспечатник» — газета абойнай фабрыкі. Друкуецца яна на вельмі вузкай і доўгай паперы, так што заметкі выглядаюць «каўбасою».

Другая газета «За варштатам» (2-я дзярждрукарня) мае таксама ня вельмі добры выгляд. Па змесце яна лепшая за першую газету, але таксама як і ў першай мала адбіты вытворчасць і быт рабочых.

Лепш першых дзвюх—газет—заводу «Беларусь»—«Чырвоны Фільтр». Газета мае рабкорскі гурток, які перыядычна працуе. У гэтай газеце адно добра. Гэта тое, што толькі перададзены артыкулы напісаны на агульную тэму, а ўсе іншыя вытворчага характару.

Па БССР

Крэдыты скарыстаны не па прызначэнні

МАГІЛЕЎ. Па агуле праходзіць праверка дзейнасці кредытных таварыстваў і як скарыталі пазыку сяляне. Вось першыя вынікі.

У Грудзінаўсім таварыстве праверка паказала, што з 116 пазычак 39 не скарыстаны па прызначэнні. Селянін, напрыклад, атрымаваў доўгатэрміновы кредыт на наня, а скарыстоўвае яго на куплю корму для жывёлы, альбо сабе на харчы. Аднак, гэтае таварыства амаль цалкам прытрымлівалася правільнай клясавай лініі. Доўгатэрміновы кредыт выдаваўся выключна бядняцка-серадняцкай частцы сялянства. Таварыства цалкам скарыстала фонд наапаравання беднаты.

Абследаванне дзейнасці кредытных таварыстваў Крычаўскага і Наьцювіцкага раёнаў паказала наступнае. Таварыствы правільна падыходзілі да справы кредытавання, але ліч выкарыстаных не па прызначэнні кредытаў складале каля 20 проц.

Наглядаюцца ў некаторых раёнах, што сельсаветы выдаюць няправільны пасьведчанні аб маёмасным стане селяніна, дзякуючы чаму кредыт трапляе і да заможніка.

Вялікія пажары

МАГІЛЕЎ. У вёсцы Хляўні, Кармянскага раёну, ад падпалу ўзнік вялікі пажар. Страты складоўца 20.000 р. Вінаватыя ня выкрыты.

ГОМЕЛЬ. (Ад наш. кар.). У сяле Пліска, Веткаўскага раёну, зарэка 18 дзёраў, а ў вёсцы Нялюбка іста-та-ж раёну—100 дзёраў.

Пажары здарыліся ад неасцярожнага абыходжання з агнём дзеля ва ўзросце 5—7 т.

Хто дасць больш грошай у пазыку дзяржаве

НАША „ІНДУСТРЫЯЛЬНАЯ“ СПАРТАКІЯДА

„Звязда“ адкрывае спаборніцтва калектываў на лепшую падпіску

Пачалася падпіска ў саматужнікаў і на вёсцы

Першыя—сяляне вёскі Сяміжоўка

БАБРУЙСК. (Ул. кар.). Падпіска па горадзе праходзіць з вялікім поспехам. На будаўніцтва Дрэва-апрацоўчага камбінату падпіска дасягнула 8 тыс. руб., на бабруйскім бровары—3.200 руб., на пільні № 7—5.800 руб.

Пільня № 2 дала 4 тыс. руб. Рабочы Грыбенеў падпісаўся на 3-месячны аклад, рабочы Навіцкі—на 2-месячны аклад. Бронь-вучні Зайфель і Бусель падпісаліся па 100 руб., а іх пэнсія толькі 40 руб. у месці кожнага.

Рабочы сталыра-мэблявай фабрыкі імя Халтурына Плотнін падпісаўся на суму, якая ў 3 з паловаю разы перавышае яго месачны аклад.

8 арцеляў саматужнікаў дэлі 10.344 руб. Усяго ў арцелях мяркуецца рэалізаваць пазыкі на 66 тыс. руб.

Пачалася падпіска ў вёсцы Сяміжоўка; падпісаліся 5 сялян па 5 руб. кожны.

Як ідзе рэалізацыя пазыкі

Падпіска праходзіць з уздымам.—Моладзь дае прыклад.—Менск даў каля 350 тыс. руб.

Пачальнік вамотнага аддзела НКФ БССР тав. Гальперын у гутарцы з нашым супрацоўнікам ахарактарызаваў такім чынам ход падпіскі на 2-ю пазыку індустрыялізацыі:

—Перт за ўсё, треба адзначыць, што падпіска праходзіць з вялікім уздымам. Рэалізаваныя па наасобных прадпрыемствах сумы ў два-тры разы перавышаюць сумы першай пазыкі.

Гэты ўздым дае ўпэўненасць ў тым, што пазыка будзе рэалізавана поўнасьцю ў вызначаны тэрмін.

Моладзь дае прыклад, як треба пашыраць пазыку. Яна першая, як толькі была апублікавана пастанова аб пазыцы, распачала кампанію падпіскі. Моладзь зьяўляецца ініцыятарам у справе рэаліза-

цыі. Ёсць прыклады, калі вучні падпісаліся на суму значна большую, чым іх меслячая пэнсія.

Што датычыць раёнаў, дык толькі цяпер там разортваецца падрыхтоўчая праца. Сяляне лядча заняты ўборкай ураджаю.

Гэтымі днямі НКФ расьсялае па раёнах агітацыйны матэрыял.

Наркамфін пакуль лядча ня мае дакладных лічбай рэалізаваных сум; можна толькі прыблізна сказаць, што Менск даў ужо каля 300-350 т. руб.

У заключэнне тав. Гальперын ствільіўся на значны павыкі для БССР.

Сумы пазыкі пойдучы на будову новых фабрык і заводаў.

Л. П.


У ПРЭЗЫДЫУМЕ ЦВК БССР

Праверка выканання пастаноў VIII ўсебеларуск. Зьезду Саветаў

Перш на-перш VIII-м Зьездам была прынята Канстытуцыя Беларускай Сацыялістычнай Саветскай Рэспублікі, гэты асноўны закон праў і абавязкаў працоўных Беларусі, які ажыццяўляюць сацыялістычнае будаўніцтва на аснове дыктатуры пралетарыяту. На падставе Канстытуцыі і пастаноў Зьезду Саветаў, нацыянальная палітыка праводзіцца ў БССР правільна, з захоўваньнем інтарэсаў усіх нацыянальных меншасцяў БССР. Справа беларусізацыі пасоўваецца і палітыка да ва ўсіх галінах культуры і арганізацыйнага будаўніцтва. На абслугоўваньне нацменшасцяў пазыкі Зьезду Саветаў была зьвернута вялікая ўвага: у БССР існуе 66 нацыянальных саветаў (да Зьезду іх было 49), 9 нацыянальных яўрэйскіх судовых вучасткаў. Папырана праца па кааперацыйна-яўрэйскіх працоўных мас. Адбыліся зьезды сялян-яўрэй і сялян-літоўцаў, што мае вялікае палітычнае значэнне. Гэтыя зьезды лішні раз падкрэсьлілі правільнасць праводзімай саветскай уладай палітыкі ў адносінах нацменшасцяў Арганізаваны новыя тэатральныя Арганізаваны новыя тэат-

дзейнасці праз арганізацыю спецыяльных відаў кааперацыі. Поўнасьцю выконваюцца дырэктывы аб земляўпарадкаваньні працоўных яўрэй. Гэтая праца праводзіцца, ня гледзячы на малую колькасць свабодных зямель у БССР. У сучасны момант праводзіцца перасяленне яўрэй за межы БССР. Наркамземляробства, на падставе дырэктыв Зьезду Саветаў, мае перспектывы плян, які ўваходзіць у агульны плян будаўніцтва БССР. На падставе дырэктыв VIII-га Зьезду—сёсія ЦВК зацверджан водна-мэлірацыйны кодэкс, які мае вялікае значэнне ў нашых умовах для асушкі забалочаных плошчаў. Зроблена сирашчэнне парадку земляпарадкаваньня з даступнымі льготнымі ўмовамі для бядняцкай часткі насельніцтва. Гэтая праца праводзіцца паспяхова. Распрацоўваюцца праекты пастаноў аб недрабмасці сялянскіх гаспадарак, аб культурных гаспадарках, аб выдаванні новага ляснога Кодэксу. Зьезд Саветаў даручыў замацаваць фінансавое становішча кааперацыйнай сыстэмы за кошт сялянскіх сродкаў, у выніку выканан-

Прэзыдыум ЦВК па заслуханым дакладзе т. Хацкевіча пастанавіў: 1. Адзначыць, што дырэктывы VIII-га ўсебеларускага Зьезду Саветаў у галіне ажыццяўлення нацпалітыкі, развіцця прамысловасці, сельскае гаспадаркі, народнае асьветы, кааперацыі і рэарганізацыі саветскага апарату выконваюцца, ў значнай частцы ўжо выкананы, таксама урадавымі органамі вызначаны правільныя шляхі да поўнага іх ажыццяўлення. 2. У мэтах поўнага ажыццяўлення перспектывных дырэктыв VIII-га ўсебеларускага Зьезду Саветаў, даручыць наркаматам і цэнтральным установам скласці ў слабе адшаведныя календарныя пляны выканання гэтых дырэктыв, а таксама правесці выкананьне іх па сваіх установах на мясцох. 3. Даручыць Эканамічнай Нарадзе заслухаць у бліжэйшы час даклад аб выкананні дырэктыв VIII-га ўсебеларускага Зьезду Саветаў у галіне жыллёвага будаўніцтва, і вынікі надаць у Прэзыдыум ЦВК. 4. Лічыць неабходным распраца-



Вумар, які вылікае найбольшую зацікаўленасць

ваць свае думкі ў друку, але пачому ня ўсім гэта дае права лічыцца рабскамі. Мы павінны сацьць

Адсутнічала кіраўніцтва, распаўся гурток

Выпуск друкаванай газэты зрабіў адмоўны ўплыў

(Фабрыка «Чырвоная Бярзіна»)

Гурток рабкоў пры нашай фабрыцы распаўся. Апошні час ён ня зьбіраўся па два-тры месяцы. Намачаю ўжо гаварыць аб тым, што рабкоўны зусім не арганізаваны. Між тым у нас на прадпрыемстве рэгулярна павінна выходзіць штомесячная друкаваная газэта. Я падкрэсьліваю, што так павінна было быць. Але ня так гэта ёсьць на самай справе. Газэта

вышла толькі адзін раз за апошнія два месяцы. Уздел у ёй прынялі ўсяго 8-10 рабочых. Заводскае жыццё яна асвятляе вельмі слаба. Я думаю, што спыненне выпуску рэгулярнай насыценгазэты зрабіла ўплыў (адмоўны) на рабкоўскую работу. А самае галоўнае, кіраўніцтва з боку партыйных арганізацый было вельмі і вельмі слабым.

Вока.

Новая абутковая фабрыка і хромава завод у Віцебску

Побач з абутковай фабрыкай патрэбны экстракты завод

Вытворчая камісія Віцебскай абутковай ф-кі абгаварыла праект пяцігадовага плану развіцця скурпрамысловасці.

У Віцебску, супроць фанэрага заводу, будзе пабудавана новая абутковая фабрыка, коштам каля 2 міль. руб. Выпрацоўка фабрыкі павінна дасягаць 5 тыс. пар абутку ў дзень.

Будаўніцтва пачнецца ў 1928-29 г. і будзе скончана ў кастрычніку-снежня 1930 г.

У 1930 годзе пачнецца пабудова хромавага заводу з прадукцыйнасцю 3600 дробных скур у дзень.

У БССР маркуецца пабудоваць таксама завод на выпрацоўцы мастаў і два экстракты заводы.

За 5 год будзе выдана на пабудову новых фабрык каля 11 міль. руб. і 325 тысяч на пераабсталяванне старых прадпрыемстваў.

Пяцігадовы план прадугледжвае пабудову новых кватэр для рабочых, на што будзе выдана 900 тыс. руб.

У Віцебску, пры абутковай ф-цы, маркуецца пабудова 200 кватэр аднаго клябу.

Новыя прадпрыемствы будуць добра механізаваны, што дасць магчымасць павялічыць прадукцыйнасць працы ў 3-4 разы.

У 1930-31 г. новыя прадпрыемствы скуртрэсту павінны перайсці на 7-гадзінны рабочы дзень.

Абгаварваючы пачатку, рабочы зьяярдулі ўвагу ня толькі на развіццё скурной прамысловасці ў Віцебску, але і ўсёй Беларусі. Яны адзначалі, што побач з пабудовай абутковай ф-кі трэба будаваць экстракты завод, бо гэтыя два віды вытворчасці залежаць адзін ад другога.

Трэст павінен асыгнаваць пэўную суму грошай на перакваліфікацыю рабочых, занятых на ф-цы.

Неабходна пераразмержаваць жыллёвую плошчу прапарцыянальна паміж рабочымі абутковых ф-к і экстрактавага заводу.

Закончыўся мітынг-пераклічка

Закончыўся мітынг-пераклічка ЦПК. За час пераклічкі сабрана паявога капіталу 23.000 р.—94 проц. заданья; нааперавана 1.710 чал.—95 проц. Найлепшую работу правялі кааперацыйныя камііі заводу «Варшавянка», «Эльвуду» і 1-й дзярждрукарні, дзе процант каапераваных рабочых дасягае 99—100. У бліжэйшы час абудзецца оход кааперацыйнага актыву, на якім ЦПК выдаць прэміі за лепшую работу—4 кааперацыйным камісіям, тром фабзаўномам і 5-ці ўпоўнаваным.

сельскіх саветаў па Гомельскай акрузе. Наогул закончана адміністрацыйна-тэрытарыяльнае раёнаванне ў БССР.

У галіне прамысловасці 8-мы ўсебеларускі Зьезд Саветаў даручыў ураду БССР павялічыць прамысловае будаўніцтва Рэспублікі, удасканаліць і прасвятляць распрацоўку пляну развіцця прамысловасці.

Трэба адзначыць, што дырэктывы Зьезду ў значнай частцы пасляхова выкананы і выконваюцца. Плян будаўніцтва дзяржаўнай і мясцовай прамысловасці распрацаваны і паступіў на абгаварэнне шырокіх мас, а таксама і ўрадавых органаў БССР і СССР. Зьезд Саветаў даручыў ураду цалкам выканаць намечанае праграмаю капітальнае будаўніцтва па 1926-27 год у суме 11.000.000 руб., Праграма выканана з значным перавышэннем—выканана на суму 15.110.000 рублёў; плян капітальнага будаўніцтва на 1927-28 год складае 15.135.000 рублёў.

8-мы Зьезд Саветаў даў дырэктыву паступова пераводзіць сельскую гаспадарку на шлях сацыялістычнага будаўніцтва. Урадам БССР зьвернута ўвага на калектывізацыю сельскай гаспадаркі, замацаванне існуючых саўтасаў, развіццё тэхкультуры, кантракцый і г. д. Пасевы тэхнічных культур і кантракцыйна значна паліпраны. Выдадзены спецыяльныя законы аб утварэнні спрыячых умоў для калектывных гаспадарак. За час з 1-X—27 г. па 1-IV—28 г. кааперавана новых 21.162 беднякі, а ўсяго на 1-IV—28 г. кааперавана 120.000 беднякоў. Гэтыя лічбы сведчаць аб значным развіццё селянскае сама-

наогул трэба адзначыць, што ў асноўным дырэктывы VIII-га Зьезду Саветаў як урадавымі, так і мясцовымі органамі выкананы і выконваюцца.

Кожная ўстанова павінна вырацаваць спосаб правяркі поўнага выканання ўсіх дырэктыву Зьезду.

ніцтву на паленшым сельскай гаспадаркі. Так, напрыклад, калі ў 1925-26 г. было дана насельніцтву крэдытаў на суму 9.100.000 рублёў, дык у 1927-28 годзе паводле пляну павінна быць выдана на суму 15.400.000 рублёў.

Па народнай асьвеце за апошнія 1½ гады павялічана сетка навучальных устаноў. У метах ажыццяўлення пляну ўсеагульнага навучання ў 1927-28 годзе адкрыты 591 новы школьны камплект. На капітальны рамонт школьных будынкаў і пабудову новых адпущана па бюджэце 1927-28 г.—1.395.000руб. У Менску будзецца універсітэцкі гарадок. Пытаньне аб сыстэме народнае асьветы мае гістарычнае вялікае значэнне; яно было абгаварана савецкай грамадзкасцю. Канчатковае зацьверджанне сыстэмы пастаўлена ў парадак дня бліжэйшай сесіі ЦПК. У сучасны момант распрацоўваецца пытаньне аб рэарганізацыі Інбелкульту ў Акадэмію Навук.

Бюджэт БССР з часу пасья Зьезду значна вырас. На падставе пастаўнаў Юбілейнай сесіі ЦПК СССР значна павялічаны водпуск сродкаў на сацыяльную дапамогу насельніцтву. Сацыяльная дапамога праводзіцца і па лініі грамадакаў—праз камітэты ўзаемадапамогі. Але трэба сказаць, што камітэты ўзаемадапамогі яшчэ не знаходзяцца на належнай вышыні.

Наогул трэба адзначыць, што ў асноўным дырэктывы VIII-га Зьезду Саветаў як урадавымі, так і мясцовымі органамі выкананы і выконваюцца.

Кожная ўстанова павінна вырацаваць спосаб правяркі поўнага выканання ўсіх дырэктыву Зьезду.

Удлі пэньне выбаршчыкамі

Прэзыдыум ЦВК паставіў прыняць рад мерапрыемстваў ў метах далейшага ўцягнення жанчын у саветы. У прыватнасці, паставіў абавязаць выканаўчы камітэты і саветы безадкладна распачаць падрыхтоўчую работу па выяўленьні работніц і сялянак, апраўдаўшых сябе на практычнай рабоце і павуарызавань іх сярод мас у метах уявдзеньня ў склад саветаў, даручыць аргадзелу да 1-га верасьня вызначыць пералік устаноў і пасады ў іх, падлягаючых запавуеньню жанчынамі ў парадку вылучэнства, паленшыць пастаўноўку справы кваліфікацыі жанчын-членаў саветаў, выканкомаў, надаўшы гэтай рабоце больш сталыя формы.

Адкліканьне выбаршчыкамі з саветаў выбраных імі дэпутатаў

Прэзыдыум ЦВК, прымаючы пад увагу жаданьне жанчын-работніц працаваць у адміністрацыйных органах, у якасьці іх міліцыянераў, так і працаўнікоў Крымвышчука, а таксама ў органах транспарту ў якасьці начальнікаў станцыяў, іх памочнікаў, кандуктароў і г. д.—даручыў НКУС і ўпоўнаванаму Шляхаў Зносін вылучыць адпаведныя пасады і запойніць іх жанчынамі.

Прэзыдыум ЦВК зацьвердзіў паставіў пра ўзмену арт. 1 ўводнай часткі паставы Прэзыдыуму ЦВК БССР «пра адкліканьне выбаршчыкамі з саветаў выбраных імі дэпутатаў». Згодна гэтай паставы выбаршчыкі могуць адклікаць з саветаў выбраных імі дэпутатаў.

2-ю пазыку індустрыялізацыі разгортваецца ўсё шырэй і шырэй, ахалляючы новых рабочых і служачых.

На ст. Ворша падпісала 107 чал. на 3.685 р. Некаторыя падпісваліся на 500 проц. месячнай пэнсіі. Загадчык к-ры т. Касой, які атрымлівае 100 р., падпісаўся на 500 р. Стралачкі Радомскі, атрымваючы 50 руб., падпісаўся на 200 р.

Чыгуначнікі прынялі паставу—праціць Нарнафін БССР аб тым, каб оума ў 55.000 р., намечаная для рэалізацыі на прыватным рынку, была рэалізавана сярод рабочых і служачых.

Служачыя Аксельбанку ў ліку 12 чал. падпісаліся на 1.035 руб., большасьць на оуму, роўную 150 проц. іх акадаў.

Члены саюзу савецкіх і гандабых служачых Дрыбінскага раёну падпісаліся на 2.400 р.

У навуковых установах

Мясцом Інбелкульту і Цэнтраархіву яшчэ 8-га жніўня пачаў напарэдную падпіску на пазыку сярод свайго калектыву. За першы ж дзень падпісалася 22 супрацоўнікі на суму 3.150 руб. (Большая частка служачых экзэпедыцый і адпачынку). Сярэдні разьмер падпіскі—125 проц. мес. зароботку. Ёсьць выпадкі падпіскі на 175 проц. пэнсіі.

Падпіска ў разьмеры месячнага зароботку ўсіх служачых ІБК забясьпечана.

пазыку—у разгары. На заводзе «Літэраты» оума падпісі дасягнула 15.600 руб., на абутковай фабрыцы «Праца»—5.000 р.; на заводзе «Рухавік Рэвалюцый»—9.000 р., у ЦРН—5.000 р., у арцелі металістых—2.000р.

Пераваяная большасьць падпісалася на месячны акад пэнсіі. Ёсьць рабочыя, якія падпісваюцца на оумы, у некалькі разоў перавышаючы іх месачны заробаток.

У праўленьні Заходніх чыгунак оума падпіскі дасягнула 21.775 р. Уся падпіска на 1-ю пазыку Індустрыялізацыі складала 11.650 р.

Наогул, оума падпіскі па Гомелі перавышае 14 проц. заданья.

Падпіска разгортваецца стыхійна

Акрга спазьніўся з падрыхтоўкай

МАГІЛЕЎ. (Уж. кар.). Перш за ўсё трэба адзначыць, што Магілеўскі акрга спазьніўся з падрыхтоўкай кантрольных лічбаў і разгортваньнем агітацыйнай працы. У той час, калі акрга драмаў, на мясцох стыхійна пачалася рэалізацыя пазыкі.

Так, у Крычаўскім раёне партыйкай правялі даволі вялікую падпіску сярод членаў партыі. У Магілеве саюз нарсуваў даў падпіскі на 2.500 руб., саматужнікі—на 750 руб.

Да 10 жніўня праснуўся і акрга. Ім складзены кантрольныя лічбы: 300.000 р. на калектывнай падпісцы сярод рабочых і служачых, 175.000—сярод селянства і 60.000 руб.—сярод неарганізаванага насельніцтва.

Усяго па акрузе намечана распахіснаць аблігацый на суму 535.000 руб.

За хвосцьцік бацькі

У доме № 40 па Камуністычнай вул. пражывае «спромны» ўласнік аднаго трохпавярхавага, двух 2-х паверхавых і двух 1-павярховых дамоў, в агульным лікам 18 кватэр. Провішча яго—Фрадкін.

Гэты домаўласнік працуе ў якасьці спеца ў прамыслова-эканамічным кіраўніцтве ВОНГ з акадама ў 300 р.

Ніхто нічога ня мае супроць гэтага. Няхай працуе, калі ён сапраўды спецыяліст. Але ў Фрадкіна ёсьць сын—вучань Ленінградскага політэхнікуму.

Сын прыхаць у Менск на летнія вакацыі. Фрадкін, карыстаючыся знаёмствам, дабіўся згоды НКАсьветы і загаду прамысловага кіраўніцтва ВОНГ аб накіраваньні сына на адну з фабрык ВОНГВ ў якасьці будаўніча-практыканта.

Між тым, у нас ёсьць студэнты-практыканты Менскага будаўнічага тэхнікуму, якія не ваўсёды знаходзяць сабе практыку.

Самае цікавае, гэта тое, што фабрыка ніякіх будаўнічых работ не вядзе. Фрадкін—сын атрымлівае за «практыку» пэнсію ў 75 руб.

Зусім зраўмеца абурэньне рабочых і служачых, якія працуюць пра гэтыя кітрыкі.

Жыць курьліка—практыканызм! Зьнішчыць яго мы зможам толькі пры суровым пакараньні тых асоб, якія віваваты ў практыканызьме.

Літін.

ФАКТЫ, ЯКІЯ НЕАБХОДНА ЎЛІЧЫЦЬ

«Вылучэньне рабочых на дзяржаўную і дзяржаўна-гаспадарчую працу павінна праводзіцца пласціна, сыстэматычна, неаслабна з дня ў дзень».

(З літэрскай адозвы ЦК УсеКП(б)).

Асьвятляючы сёньні значэньне паставы ЦК па дакладу аб працы Крымскай арганізацыі, «Правда» указвае, што «ня менш важнае значэньне мае паставы ЦК для іншых нацыянальных рэспублік, дзе пралетарская праслойка тонкая, кадры вытрыманых і культурных савецкіх і кааперацыйных працаўнікоў невялікія, дзе ёсьць магчымасьць для кулацкіх, буржуазна-нацыяналістычных элементаў лёгка прасочвацца ў савецкі апарат. Тут асноўнымі задачамі партыйных арганізацый у зьяўляецца—работа па выхоўваньні кіруючых кадраў для ўсіх галін будаўніцтва, у прыватнасці—для мясцовай нацыянальнай прамысловасці; работа па вылучэньні і выхаваньні новых кадраў партыйнага (і беспартыйнага, трэба дадаць. К. Э.) актыву з нацыянальна-рабочых і бедняцкіх». Я жадаю зараз застанаўліцца на адной частцы гэтай дырэктывы, імянна на пытаньні аб вылучэньні новых кадраў актыву (партыйнага і беспартыйнага). За апошні час маецца рад фактаў, вывады з якіх яшчэ, мне здаецца, поўнасьцю ня зроблены, фактаў, якія неабходна ўлічыць абавязкова.

Намічча зьявіцца разлажэньня пасабных груп работнікаў савецкага апарату як у акругах, так і ў раёнах (Віцебск, Полацк, Магнр, РВК у розных акругах), палічча скажэньня

партыйнай лініі у працы апарату, асабліва ў крэдытных органах (карэспандэнцыя ў «Зьвязьдзе» в Рэчыцы, работа Барысаўскага Аддзяленьня Цэнтравемскладу, дзе, ня гледзячы на рад дырэктыву, удзельная вага крэдытаваньня заможных усё яшчэ займае значнае месца), патрабуе поўнага аналізу прычын гэтых зьявішч і намечаньня мерапрыемстваў для іх зьліквідаваньня. Я мяркую, што побач з гэтымі прычынамі, як слабасць развіцця пралетарскай дэмакратыі, унутрыпартыйнай дэмакратыі і бальшавіцкай самакратыі, побач з прычынай недастатковай матэрыяльна забясьпечанасьці некаторых катэгорыяў працаўнікоў, не апошніе месца ў гэтых зьявішчах займаюць недалікі ў практыцы падбору людзей, практыцы, аб зьнішчэньні якой маецца рад партыйных дырэктыву.

Паставы ЦК УсеКП(б) (сакавік 1927 г. «Аб задках партыі ў справе вылучэньня рабочых і сялян у дзяржаўны апарат») адзначае, што задка сапраўднага паленшанья і набліжэньня да мас усяе сыстэмы кіраўніцтва можа быць з посьпехам вырашана, у першую чаргу праз вылучэньне на сталую кіруючую працу зьвязаных з масамі лепшых рабочых (партыйных і беспартыйных) і найбольш блізкіх да савецкай улады перадавых сялян (партыйных і беспартыйных). Паставы ЦК падкрэсьлівае, што старыя метады працы—асобныя кампаніі па вылучэньні, якія праводзяцца амаль выключна сістэма партыйных камітэтаў і ячэек, пры чым значная частка

номага рабочага актыву, асабліва беспартыйнага застаецца не заўважана і сваячасова не скарыстоўваецца—аказаліся недастатковымі; што гэтымі метадамі патрэбны ў новых працаўнікоў як колькасна, так і якасна ня могуць быць належным чынам вырашаны. І зусім правільна ЦК замацоўвае сваёй паставой гэткае становішча, калі галоўная роля ў вылучэньні рабочых ускладаецца на прафсаюзы, «у працы якіх неабходна дабіцца рашучага пералому ў бок большай увагі да вылучэньня».

У рашэньнях XV партканфэрэнцыі па дакладзе аб прафсаюзах падкрэсьлена, што «трэба вельмі рашучо барацьбу з супраціўленьнем, аказваемым сыстэме вылучэньня з боку бюракратычных-заскарузных, а таксама не адшавідаючых свайму прывязаньню элементаў у дзяржаўным і гаспадарчым апаратах, сыстэматычна замяняючых гэтыя элементы найбольш адвольнымі, культурна і палітычна выраснымі рабочымі». Сёньні паставой партыі зводзіцца да таго, каб:

а) Увэняць ініцыятыву з боку прафсаюзаў, савецкіх і кааперацыйных арганізацый, кіраўнікоў устаноў і прадпрыемстваў да вылучэньня рабочых, праводзячых гэткае сыстэматычна, у плянавым парадку, пад агульным кіраўніцтвам партыі.

б) Утварыць сапраўдны кантроль рабочых за справай вылучэньня, узначліць грамадзкую ўвагу да надзвычайна важнага пытаньня падбору людзей («Намечаны да вылучэньня павінны, як правіла, абгаварвацца наперад на агульных скодах рабо-

чых»). Арабачэньне апарату зьяўляецца адной з самых сапраўдных мер барацьбы з бюракратызмам за паленшаньне апарату.

Паўтара гады прайшло пасья гэтых паставы, а вылучэньне ў асноўным праводзіцца па старой даможцы, без пляну, без сыстэмы, а галоўнае—у працы прафсаюзаў няма заметнага пералому, усё яшчэ няма ў ЦП саюзаў ні вучоту, ні кіраўніцтва, ні штодзённага клопату. Выданы інструкцыі, палажэньні, распрацаваны формы вучоту вылучэньцаў, яны прыштыты да спраў фабзаўкомаў, «а воз і вараз там»: нізава актыў прадпрыемстваў уважлівае не вылучаецца, няма папарэдняй падрыхтоўкі кандыдатаў на вылучэньне, амаль няма выпадкаў абгаварваньня кандыдатаў на рабочых скодах.

Гэты-ж малюнак мы бачым з вылучэньнем праз гарсаветы. Кааперацыйныя актыў, які расьце па практычнай справе, ня служыць рэзервам для вылучэньня, асабліва дрэнна справа абстаіць на вёсцы (выпадак у Магілёўскім раёне, калі 4 працаўнікі, адзін за другім, накіраваныя ў кааперацыю, аказаліся растратчыкамі, над чым кулацкія падгалоскі імкнуцца ў раёне нажыць сабе палітычны капітал—«партыя, моў, накіроўвае адных растратчыкаў»).

Нясумнення, што ў гэтых фактах трэба бачыць, побач з іншымі прычынамі, і расплату за няўважлівасьць у падборы людзей, за адсутнасць сьведзьнічання партыі з боку тых арганізацый, якія павінны гэтым займацца (прафэсіянальных, савецкіх і кааперацыйных).

Таму неабходна ў далейшым: а) Павысіць адчувальнае адказнасьці ўсіх арганізацый, прафсаюзных у першую чаргу, савецкіх і кааперацыйных за справу падбору людзей, запатрабаваць ад іх дакладнага выкананьня паставы, якія маюцца па гэтым пытаньні.

б) Утварыць сапраўдны грамадскі кантроль за справай вылучэньня рабочых.

в) Больш уважць работу прафсаюзаў у практычнай работай КК-РСІ такім чынам, каб намечаемы да вылучэньня змагі, да прызначэньня на сталую працу, вывучаць апарат, дзе яны павінны працаваць, праз удаць у абсьледваньнях РСІ.

г) Неабходна сапраўды дапамагаць вылучэньцам шляхам арганізацыйна курсуў для іх падрыхтоўкі (але ня так, як курсы НКЮсту, якія дапамагаюць толькі ня судзьдзям), трэба палепшыць дапамогу вылучэньцам з боку кіраўнікоў устаноў у штодзённай працы.

д) Неабходна зьнішчыць цякучасць і хуткую змену працаўнікоў (у судовым апаратах за 1927 г. каля 50 проц.).

е) Галоўнае—знішчыць кампанейскі мэтад у вылучэньні работнікаў. Толькі выкананьне гэтых умоў дасць нам магчымасьць ажыць выдковасьць пры падборы людзей і зьліквідуе такім чынам адну з асноўных прычын, утвараючых прасочваньне ў дзяржаўны і іншы апарат элементу няўстойлівага, элементу чужога для партыі і савецкай улады.

К. ЭЛЬКІНД.

Барацьба з бяспрытульнасьцю дзяцей

У дзіцячых установах выхоўваецца 6.000 бяспрытульных

Патрэбна была вялікая напружанасьць з боку савецкай улады і савецкай грамадзкасьці, каб выдвігнуць усю вялікую плыню будучых жабракоў, аладзеяў, прастытутаў і прывучыць іх да здаровай працы, выхаваць, а часам і перавыхаваць і выраць карані алячыннасці і разбэшчанасці.

У БССР гэта праца праводзіцца па лініі Цэнтральнай Дзіцячай Камісіі, Наркамасьветы і Наркомаховы Здароўя. У дзіцячых дамах і іншых дзіцячых інстытутах зараз знаходзіцца каля 6.000 бяспрытульных дзяцей. Апроч таго, існуе цэлы рад сталовак-клубаў, майстэрняў, ясель, пляцовак (усюго 84 дзіцячыя ўстановы, у якіх і ўтрымліваюцца гэтыя 6.000 дзяцей).

У 1926-27 г. па лініі Наркамасьветы на справу дзіцячай бяспрытульнасьці было асыгнавана 1.472 тыс. рублёў, а па лініі Цэнтральнай і акруговых дзіцячых камісій—511.832 рублі, а сёлета Цэнтральная Камісія вызначыла на каштарысе 300 тыс. р., акруговыя камісіі і г-ва «Прыхільнік дзяцей»—375 тысяч руб., што ў адносінах да выдаткаў на барацьбу з дзіцячай бяспрытульнасьцю па дзяржаўным каштарысе складае 35 проц.

Апрача дзіцячых дамоў, пад аглядам Наркамасьветы знаходзіцца Інстытут сацыяльнага перавыхаваньня ў Крынках, куды пасылаюць выключна маральна пакалечаных бяспрытульных.

На сродкі Цэнтральнай Дзіцячай Камісіі будуецца ўсебеларуская дзіцячая камуна каля Магілёва на 200 дзяцей, на пабудову якой па каштарысе вызначана 121 тыс. руб. Пры камуне арганізаваны майстэрні-сыясарня, сталярная, кравецкая, шавецкая, ёсьць сельская гаспадарка на 125 гект. раллі і 21 гект. саду; камуна мае 60 кароў, 20 коняў, добра арганізаваную малочную гаспадарку, арганізавала пляцовы гадвальнік, мяльню плянтацыю на 4 гект. Зараз пры камуне будуецца 7-годка, праводзіцца вадаправод.

Цэнтральная Дзіцячая Камісія выдае шмат сродкаў на падтрыманьне розных дзіцячых устаноў і на арганізацыю сталоек у Менску—21 тыс. рублёў, на адбудову дзіцячай камуны імя Крушскай у Віцебску—10 тысяч руб., на ўтрыманьне дыягностычнага кабінету па вывучэньні бяспрытульных дзяцей—2.500 руб., на дапамогу акруговым дзіцячым камісіям—14.000 руб., на паліпшэньне харчы ў дзіцячых дамах—20 тыс. рублёў, на стыпендыі б. выхаванцам дзіцячых дамоў, якія паступаюць у ВУ, тэхнікумы і прафшколы—6.000 руб. і на іншыя выдаткі на ўтрыманьні ясель, пляцовак для дзяцей батрачак і г. д.

У кожным горадзе БССР знаходзіцца на некалькі устаноў для бяспрытульных дзяцей, якія знаходзяцца пад аглядам акруговых дзіцячых камісій. У Менску знаходзіцца яслі на 120 ложкаў, дзіцячы прытулак на 40 дзяцей, з пляцоўкі і адкрыва-

ещэ шавецкая майстэрня. У Гомелі—дзіцячая калёнія на 160 дзяцей, пераплётна-шавецкая майстэрня—на 60 чалавек, сыясарна-кавальская—на 30 чал., дзіцячы прыёмнік—на 40 чал. і клуб-сталоек—на 200 чал. У Магілёве знаходзіцца клуб-сталоек на 120 чал., інтэрнат для падросьцяў—броні на 20 чал. і 2 дзіцячыя пляцоўкі.

У Воршы знаходзіцца прыёмнік і майстэрня, у Віцебску—трыкатажная майстэрня, дзіцячая камуна, сталоек, ясель і хутка адкрываецца прыёмнік; у Полацку—1 прыёмнік і 1 шавецка-рымарская майстэрня. У Вабруйску на сродкі камісіі субсыдуецца 9 майстэрняў.

Апроч гэтага, па лініі Наркамасьветы выдаецца 14.900 руб. для 170 дзяцей, якія выхоўваюцца ў прыватных сем'ях (патранат) і 7.320 р. па лініі Нар. Кам. Аховы Здароўя.

ДАЛЕЙШЫЯ ЗАДАЧЫ Ў БАРАЦЬБЕ З БЕЯПРЫТУЛЬНАСЬЦЮ
Наша далейшая задача—гэта ўзмацніць справу барацьбы з дзіцячай бяспрытульнасьцю. На гледзячы на тое, што разьмеры дзіцячай бяспрытульнасьці зараз азначаюцца скарачэннямі, усё-ж такі лік бяспрытульных дзяцей на вуліцах нашых гарадоў зьяўляецца рэзкім кантрастам на фоне ўзросшага гаспадарчага і культурнага стану краіны. У сувязі з гэтым Бюро ЦК КП(б)У паставіла дабіцца ліквідацыі ў працягу бліжэйшых двух год вулічнай бяспрытульнасьці і наогул палепшаньня справы выхаваньня і ўтрыманьня бяспрытульных дзяцей.

Вакол пытаньня рашучай барацьбы з бяспрытульнасьцю дзяцей трэба разварушыць думку савецкае грамадзкасьці. У гэтай справе павінны адыграць вялікую ролю і чыякі т-ва «Прыхільнік дзяцей», якія зараз у БССР налічваюцца да 300, з 18 тысяч членамі. «Месячнік» дапамогі бяспрытульным дзецям, які распачынаецца 15-га жніўня, павінен праіснаваць пад лэўганам ажыўленьня работы ў гэтым кірунку і ўдзягненьня ў справу барацьбы з дзіцячай бяспрытульнасьцю шырокіх працоўных мас.

Чыгуначная адміністрацыя патурае бяспрытульным «Зайцам»

І, урэшце, трэба спыніцца на адным прыкрым зьявішчы з боку нашай чыгуначнай адміністрацыі. Ёсьць пэўная катэгорыя бяспрытульных, якая абрала сабе ваняткам перыядычнае вандраваньне з аднаго месца ў другое. Бяспрытульнага толькі што адзедзі, абудзі, даў работу ці накіравалі ў дзіцячую ўстанову, а ён усё гэта кідае і едзе ў іншае месца. Ужо не гаворачы пра матэрыяльную шкоду (утрыманьне бяспрытульнага каштуе ў год 220 р.), арываецца ўся праца ў сыстэме яго перавыхаваньня.

І што-ж аказваецца, наша чыгуначная адміністрацыя, ня гледзячы на суровыя загады, глядзіць скрозь пальцы на бяспрытульных «зайцаў». Такое патураньне з боку чыгуначнікаў мы лічым ня толькі надбайнасьцю, але злачынствам.
К. Мурашэвіч.

МЕНСК

У прэзыдыуме акрвыканкому

МЕСЯЧНІК ЛІКВІДАЦЫ НЯДОІМАК. Сума нядоімак па падатках і зборах па Менскай акрузе складае мільён руб. Частка гэтай сумы падае на наапрацаваныя арганізацыі, галоўным чынам, інавацыйны і жыллёвыя. Прэзыдыум акрвыканкому паставіў правесць у 20 жніўня на 20-га верасня месячнік ліквідацыі нядоімак. Зносныя неплацельшчыні будзь прыцягвацца да адназначы.

УПАРАДКАВАНЬНЕ МЯСТЭЧАК. У рабоце па гаспадарчым упарадкаваньні мястэчак Сьмілавічы і Капыль маецца рад недахопаў. У Капыльскім раёне да гэтага часу слаба праведзена работа па арганізацыі жалгасаў у былых савадана-агародных гаспадарках. Здавальняюча выкананы плян па арганізацыі саматужна-прамысловых таварыстваў. У абодвух мястэчках недастаткова праведзена растлумачальная кампанія сярод насельніцтва. Белсельбанк не дапамагае райвыканкомам арганізаваць с-г. калектывы. Прэзыдыум акрвыканкому наменіў рад мерапрыемстваў па паскарэньні упарадкаваньня мястэчак Сьмілавічы і Капыль. Агрэмадзелу запрапанавана закончыць земліўпарадкаваньне гэтых мястэчак у гэтым-жа годзе.

ВЫНІК ВУЧОТУ АБ'ЕКТАУ АБ'КЛАДАНЬНЯ. Вучот аб'ектаў аб'кладаньня па осяяноніх гаспадарках Менскай акругі па 1928-29 г. у параўнаньні з мінулым годам даў павалічэньне на раллі на 4,12 проц., са севе—4,87 проц., заліўной сенажаці—3,65 проц., незаліўной—4,47 проц., абнадаванай буйной рагатай жывёлай—5,86 проц., неземляробчых заробках—59,98 проц. і памяншэньне на валох на 29,38 проц. Значнае павалічэньне асобных відаў аб'ектаў у параўнаньні з мінулым годам атрымана дзякуючы шырокай агітацыйна-растлумачальнай кампаніі і сваячасоваму ўздэўдзеньню на ўтойшчынаў аб'ектаў (складазна пра-тэаляў на 15 раёнах на 6.297 асоб, аштрафавана—2.930 асоб). Памяншэньне валох наглядзецца штогодна і вылікана тым, што валы паступова замяняюцца коньмі.

Экскурсія рабочых Чырвонай Бярэзіны. Сьвённа ў Менск прыяжджае з Барысава экскурсія рабочых фабрыкі «Чырвоная Бярэзіна» ў складзе 350 чалавек. Эскурсія азнаміцца з Музэем Рэвалюцыі і выстаўкай, прысьвечанай юбілею партыі.

Рэалізацыя беларускіх шпалераў

Прадстаўнітва Беларжгандлю адначасе ажыўлены помыт на шпалеры беларускіх фабрык. Таўмачыцца гэта тым, што яны таньня і маюць іх надхочэцца да сялянскага рынку. Беларжгандль мяркуе рэалізаваць на кірмашы 40 вагонаў шпалераў.

♦♦ За дзень ♦♦

СТАТУА ФРАНЦЫШКА СКАРЫНЫ Студэнт лєнінградзкай акадэміі мастацтваў тав. Азгур пачаў работу над статуяй (з гліны) у натуральны рост Францышка Скарыны. Статуя робіцца па заказе Беларжмузэю.

20.000 РУБ. ЖАКТУ «ІСКРА» Прэзыдыум гасвету выдаў ЖАКТУ «Іскра» 20.000 руб. у лік крэдытаў будучага году на скапчэньне кабудовы дамоў па Беларускай вуз.

ПАЭМЫ М. ЧАРОТА. У Беларжж-выдавецтвае друкуецца асобным зборнікам 6 паэм М. Чарота. Апрача таго, другім выданьнем выходзіць «Вяснаход»—адаваданьні, «Завіруха»—вершы.

АБ'ЯДНАНЫ ГАРАДЗКІ СУД У МЕНСКУ. Камісія адміністрацыйна-прававой сэкцыі гасвету абсьледвала прапу парсудзьдзі 1-га вучастку. Выяўлена, што многія справы ляжаць не разгляджанымі ў 1925 г. Суд прадуе ў дрэўным памяшканьні. Сякця ўзбудзіла пытаньне перах гасветам аб утварэньні ў Менску аб'яднанага гарадзкага суду. Адапачасова ўзьната пытаньне аб паліпшэньні зарплаты тэхнічным працоўнікам суду.

НОВАЯ ПРАФТЭХШКОЛА. З новага навуцальнага году Наркамасьветы адкрывае ў Полацку прафтэхшколу па агнятрывалым будаўніцтве.

Справа хулігана Бочына

20 жніўня ў 2-м вучастку Парсула будзе разглядзіцца справа хулігана Бочына, які зрабіў напад на старшыню фаб-кому менскага хлебазаводу т. Штэйнгарта і прастаўніка моладзі т. Нісвабаума і паравіў іх нажом. Бочык хапэў адмаўсяць за адмову па пратэсьце рабочых прымаць яго на працу.

Закуплена першая партыя тавараў для каапэрацыі

Белкаапсаюз закупіў на кірмашы першую партыю тавараў для свайі сеткі. Заклучаны выдзелі на 7.000 пар валянак, якія павінны быць зданы ў жніўні—верасні, на 550 штук саматужнай аўчаны і на галятарэю.

Белкаапсаюз ішо не закупіў базалею з прычыны таго, што на кірмаш пакуль што ня прыехалі персізкія куры, якія гэтым таварам гадлююць.

Фабрыкі-кухні ў Беларусі

УвоцЦПС зацьвердзіў плянгадомам плян кабудовы па Саюзе фабрык-кухань і рабочых сталовак. У гэты плян уключана таксама кабудова на Беларусі ў працягу 5-ці год каля 5 фабрык-кухань і сталовак.

4.169 самагонных апаратаў

У першым паўгодзьдзі 1928 г. міліцыя забрала на Беларуюі 4.169 самагонных апаратаў—на 51,9 проц. больш, чым за другое паўгодзьдзе 1927 г. Апрача таго, адабрана 29.350 літраў самагону супроць 22.549 літраў за другое паўгодзьдзе мінулага году. Супроць самагоншчыкаў узбуджана 15.819 спраў.

РАСТРАТА. Былы сакратар магілёўскага акраадзяленьня саюзу будаўнікоў Дворнін растраціў 1.088 руб. Прэзыдыум ЦП саюзу будаўнікоў паставіў на від магілёўскаму акраадзяленьню за надбайныя адносіны да нантраю фінансавай дзейнасьці рабачномаў. Дворнін адапрапанавана выключыць з саюзу і справу аб ім перадаць у суд.

Збойства забастоўшчыкаў

14 ліпеня ў Славацічах пачалася забастоўка рабочых-швейнікаў, якія выставілі патрабаваньні павысьць заробтак ад 30 да 45 проц. Забастоўка працягваецца і зараз. Між іншым майстры ня толькі не прызнаюць прафсаюзу, але нападаюць на вуліцы на забастоўшчыкаў за тое, што яны не жадаюць спыніць забастоўку. Сярод рабочых ёсьць паравенныя.

Новы расклад паяздоў

З 20-га жніўня на МББ ч. увоздзіцца новы расклад паяздоў. Тавара-пасажырны поезд № 21 прыбывае ў Менск з Масквы ў 8 гадз. 17 хв., адпраўляецца з Менску ў Маскву а 17 гадз. 10 хв. Сяры поезд № 8—адпраўляецца з Менску а 19-й гадз. 25 хв., прыбыцьце назад ў Менск—а 10 гадз. 55 хв.

Камандыроўка за граніцу

Праўленьне БДУ паставіла камандыраваць у г. Кіаў (Нямеччына) для навуковай работы ў інстытуце сусьветнай гаспадаркі дацэнта унівэрсытэту т. Гольмана. Тав. Гольман прабудзе за граніцай два месяцы.

Перадача Белларка Цэраб-копу


Канчаткова вырашана пытаньне аб перадачы беларускага лэрна Цэраб-копу. Перадача пачнецца з 20-га жніўня. Увогю ЦРК перадаецца 36 ірам, галоўным чынам, на акраінах гораду.

Камсамольцы—вёсцы


ЦК ЛКСМБ мабілізуе па Беларусі 50 намсамольцаў для стааай работы па ліквідацыі няпісьменнасці ў вёсцы. З 15-га верасня ў Менску адкрываецца месячныя курсы па падрыхтоўцы гэтых намсамольцаў для работы па ліквідацыі няпісьменнасці.

ШАХМАТЫ

Пад рэдакцыяй Р. К. Шукевіча-Трацьцякова
Міжнародны конкурс „Зьвязды“
Задача № 19
Л. В. Залінда (Масква)
Чорныя



Белыя
Мат у тры хады



Белыя
Мат у 3 хады

Разьвязаньне задач

Задача № 6
Плаксіна
1) Сe3 1., a4. 2. Cd2; 1...b5 2. Кр : b5, 1...g4 2 C : h6. 1...h5 2. C : g5.

Задача № 8
Калашнікава
1. Кe4 (з пагрозаі: 2f4+і Сd7+), 1... Сf6 альбо Ch6. 2. f4+; 1... Кg7 2: Сg7+; 1... d : e 2 Фe1+, 1...d3 2 Кf6.

Задача № 7
Калашнікава
1) Cd8 (з пагрозаі 2. Крb7) 1...Кc3 2. Фd4+; 1...Kd2 2. Фa3+; 1...a : b 2. Фa7+; 1...d5 2. Сe7+a1.

Задача № 9
Калашнікава
1) Кb3 (з пагрозаі 2. Фc5 альбо 2. Фc1+) 1...a : h, 2. Брb6; 1... Кc3—2 Фe5+; 1... Кр : b3 2. Фc1

Радые-перадача

Нядзеля, 19-га жніўня
10.00—10.25—Ці патрэбен бог для сялянскай гаспадаркі.
10.25—10.55—Сялянскі ранішнік.
10.55—11.45—Сялянскі канцэрт.
11.45—12.10—Даклад аб VI кангрэсе Камуністычнага Інтэрнацыяналу—Даклад т. Сяпковіч.

ні. На абвешчаны для наступнага пытаньні: 1. Аб перавыбарх дэлегацкіх сходаў. 2. Аб 2-й пазыцы індустрыялізацыі. Яўка абавязкова, без спэцыяльнага Гаррайном КП(б)У.

12.10—1.00—Дзіцячы канцэрт.
7.00—7.30—Камсамольская радые-газета «Чырвоная Зьмена».
7.30—8.00—Сялянская радые-газета «Беларуская вёска» з польскім аддзелам.
8.00—8.30—Радые-аматар па радые.
8.30—Мастацкая перадача (Трасьля-дзя оперы «Фауст» БДТ).

— У сараду, 22-га жніўня, а 7-й гадзіне ўвочары ў памяшканьні дому асьветы адбудзецца чарговы дэлегацкі сход усіх 3-х груп Гарадзкага раёну. Яўка абавязкова без спэцыяльнага ГАРРАЙНОМ КП(б)У.

Паведамленьні

20-га жніўня, а 7 г. увочары, у памяшканьні ЦК ЛКСМБ адбудзецца нарада бюро лэчэк ЛКСМБ абутайкаў, скуразводаў і прыватных скурных прадпрыемстваў.
Яўка ўсіх членаў бюро абавязкова.
— У панядзелак, а 7 гадз. увочары у залю пасаджэньняў АК КП(б)У выкаляюцца наступныя т. т.: Шымавіч, Аўчыніцаў, Адамовіч А. Кірковіч, Лешка, Агравоўскі, Конаваў, Рамізаў, Шаліма, Фрыдман, Маліковіч, Матусевіч, Дубіна, Гурскі, Зельдовіч, Прафрансава, Буднін, Калінін і Лойд.
— У панядзелак, 20-га жніўня, а 7-й гадзіне увочары ў памяшканьні ГРК КП(б)У адбудзецца нарада сакратароў парт. лэчэк і жанарганізатароў Гарадз-

— ДОМ АСЬВЕТЫ. У нядзелю, 19 жніўня—канцэрт арт. 1-га БДТ пры ўдзеле: Мадэвевіча, Уладзімірска, Шапава, Хіраско, Зорава, Швайко, Нікалэвіча, Жыва, Шаліт.

У праграме: музыка, сольныя сьпе-вы, першы беларускі вакальны квартэт, мэдэкляматыя, балет.
Вілеты 25 і 30 кап. Пачатак а 9 гадз.

— Для сяброў саюзу белпрацасьветы ў Беларжтэатры ставіцца два оперныя спектаклі: «Руслан і Людміла» і «Чюччо-сан». Папярэдні запіс на білеты а 18 жніўня штодзённа ў доме асьветы ад 10 да 2 і ад 6 да 9 г. в.

Да ведама членаў саюзу працасьветы

Збор членаў саюзу працасьветы па сьветкавыні Чырвонай арміі адбудзецца на Камуністычнай вул. каля Дому Асьветы роўна а 11 гадзіне для ў нядзелю, 19 жніўня г. г.

Адказны рэдактар
Я. АСЬМОЎ

СЕНЬ
АДКРЫТА ПАДПІСКА НА ВЕРАСЕНЬ І ДА КАНЦА ГОДУ
25 жніўня р. р., а 12 г. дня ў памяшканьні КАМРАСУ адбудуцца вусныя ТАРГІ на злучу ў пранду
АБВЕСТКА

